

включаванне гэтых дзямі інтэр-
в'ю Чырвоныя, дэдавана прадстаўні-
ком прэсы па справе «мірнага» пак-
ту Келёга, яскрава выкрывае са-
праўдную яго сутнасць, бо гэты
пакт фактычна ня мае ў сабе нічога
мірнага. Як паведамляюць змяшча-
емыя сёння тэлеграмы «Англія,
Францыя і ПАЗШ рашуча супраць-
чаць супроць удзелу СССР у аб-
варэньні пакту Келёга і яго падпі-
саньня СССР, пры чым імкнуцца
зваліць адзін на аднаго адказнасьць
за адхіленьне СССР, а таксама ўта-
іць ад эўрапейскае грамадзкае думкі
сапраўдныя мэты пакту Келёга, якія
закрываюцца ў аб'яднанні Амэрыкі
і Заходняй Эўропы супроць СССР».

І сапраўды адхіленьне савецкага
ўраду з ліку ўдзельнікаў перагаво-
раў, ня гледзячы на выразна выка-
заную нашу згоду, адзначае перш
за ўсё, што ў сапраўдныя мэты іні-
цыятараў пакту уваходзіла і увахо-
дзіць імкненьне зрабіць з яго сродак
ізаляцыі і барацьбы супроць СССР.

Пачын ва ўтварэньні гэтага новага
дагавору належыць ПАЗШ. Вына-
ходніцтва амэрыканскай дыплёма-
тыі не прадстаўляе сабою чаго не-
будзь надзвычайнага з усіх тых
шматлікіх дагавораў, якія заключа-
ліся асобнымі дзяржавамі пасля
імперыялістычнае вайны. Як і ўсякі
іншы дагавор, пакт Келёга змяшчае
ў сабе вялізную колькасць пацы-
фісцкіх сказаў, гучных выразаў аж
да «гэраічнага» зраканьня вайны, як
сродку правядзеньня нацыянальнае
палітыкі. Аднак, першапачатковае
праект пакту ўжо на сёнешні дзень
значна змяніўся ў выніку прыня-
тых паправак цэлага раду дзяржаў,
якія даюць ім магчымасць тлумачы-
ць дагавор па ўласным жаданні,
паводле сваіх уласных інтарэсаў.
Выключэнне цэлых краін калёні-
яльных народаў, на якія пакт не
распаўсюджаецца, яскрава гаво-
рыць аб яго характары. І на самай
справе, ня гледзячы на тое, што са-
цыял-згоднікі ўжо зараз пачынаюць
выхваляць «мірныя» імкненьні ім-
пэрыялістых, досыць больш-менш
уважліва прагледзець і хоць крыху
прааналізаваць так званы пакт Ке-
лёга, каб пераканацца ў тым, што
гэты дакумант ні ў якім разе ня
можна назваць прыладай міру.

Папершае, у ім акрамя пацыфіс-
ці-ашуканскіх слоў аб адмове ад
вайны, як сродку правядзеньня на-
цыянальнай палітыкі, ні слова не
гаворыцца аб сапраўдным разбрае-
нні імперыялістых. Усім вядома, што
вайна ёсць няўхільны спадарожнік
капіталізму, без якога ён ня можа
вырашаць уласцівыя яму супярэч-
насьці. Без праграмы сапраўднага і
поўнага разбраеньня ўся словы, усё

дагавор, усё гэтае і ўважлівае
вайны зьліваюцца пустымі сказамі,
Пакт Келёга ня толькі ня імкнецца
абмежаваць францускія і ангель-
скія прэтэнзіі, а наадварот, увека-
вечвае іх, бяручы пад сваю ахову,
І прадугледжвае абарону усіх існую-
чых дагаворных адносін паміж
удзельнікамі пакту. Больш таго, сам
амэрыканскі ўрад заяўляе, што ўся-
кая нацыя мае права вырашыць—
ці патрабуюць ад ле акалічнасьці,
каб яна агаласіла вайну і, калі гэта
нацыя змагаецца за добрую справу,
дык увесь сьвет павінен ёй спачу-
ваць і дапамагаць. Зусім зразумела,
што капіталісты будучы спачуваць
вайне супроць СССР, таксама, як
яны спачуваюць вайне супроць Ки-
таю, або ўсялякай іншай вайне су-
проць паўстаўшых прыгнечаных на-
родаў. Капіталістычная мараль ня
спыніцца перад выбарам, каго на-
дзяліць воплескамі—узброены да зу-
боў імперыялізм, ці стогнуць пад
ярмом падняволення народы. Пакт
Келёга накіраваны, бласпярэчна, на
тое, каб утварыць найбольш шырокі
блэк імперыялістых у мэтах узакна-
неньня створанай пасля імперыя-
лістычнае вайны, пасляваеннымі
дагаворамі драпежніка-рабункавай
галістэмы. Гэты дагавор накіраваны
галістым чынам супроць СССР, і ў
гэтым выпадку пакт мае пэўны ха-
рактар і фактычна адзначае зацьвяр-
джэньне вайны, як сродку сусьвет-
най контр-рэвалюцыі. Такім чынам,
пакт Келёга, як відаць, адыгрывае
ня толькі ролю пацыфісцкай засло-
ны для імперыялістых, але і атрым-
лівае вельмі актуальнае значэньне
актыўнае прылады імперыялістыч-
нага акружэньня СССР.

Адмаўленьне ў удзеле СССР у аб-
меркаваньні новага «мірнага» праек-
ту, які накіраваны галістым чынам
на тое каб захаваць сапраўдны ім-
пэрыялістычна-захопніцкія імкнень-
ні капіталістычных дзяржаў і які
мае на мэце нікчэмную спробу ашу-
каць працоўныя масы,—выразна гаво-
рыць аб тэй палітыцы, якую ім-
кнуцца правесці зах.-эўрапей-
скія дзяржавы. Мы-ж заўсёды га-
товы выкарыстаць усялякія маж-
лівасці каб вырашыць станю-
ча праблему міру, вёсці прапа-
ганду міру перад працоўнымі ўсяго
сьвету. Мы з гэтае прычыны ня вы-
ключалі для сябе мажлівым удзел
у абмеркаваньні і пакту Келёга, не
выключалі мажлівасці нават і яго
падпісаньня. Гэтым мы яшчэ раз да-
вялі нашу сапраўды мірную палі-
тыку. Чарговае-ж спроба ашукаць
працоўныя масы, нават пры най-
шчыльнейшым падтрыманні сацы-
ял-дэмакратаў загадзя ахвяравана
на ілудачу.

Аднаўленьне ў удзеле СССР у аб-
меркаваньні новага «мірнага» праек-
ту, які накіраваны галістым чынам
на тое каб захаваць сапраўдны ім-
пэрыялістычна-захопніцкія імкнень-
ні капіталістычных дзяржаў і які
мае на мэце нікчэмную спробу ашу-
каць працоўныя масы,—выразна гаво-
рыць аб тэй палітыцы, якую ім-
кнуцца правесці зах.-эўрапей-
скія дзяржавы. Мы-ж заўсёды га-
товы выкарыстаць усялякія маж-
лівасці каб вырашыць станю-
ча праблему міру, вёсці прапа-
ганду міру перад працоўнымі ўсяго
сьвету. Мы з гэтае прычыны ня вы-
ключалі для сябе мажлівым удзел
у абмеркаваньні і пакту Келёга, не
выключалі мажлівасці нават і яго
падпісаньня. Гэтым мы яшчэ раз да-
вялі нашу сапраўды мірную палі-
тыку. Чарговае-ж спроба ашукаць
працоўныя масы, нават пры най-
шчыльнейшым падтрыманні сацы-
ял-дэмакратаў загадзя ахвяравана
на ілудачу.

Чырвоныя франтавікі Англіі



Рабочая ліга б. чырвоных франтавікоў Англіі была арганізавана нядаўна. Кіраўніком лігі з'яўляецца т. Снуко
На здымку: т. Снуко вядзе стравяны заняткі з жаночай групай.



Рабочая спартыўная наманда Швайцарыі, якая прыехала на ўсесаю-
ную спартакіяду.

Збор франтавікоў Нямеччыны

БЕРЛІН, 9. 18 і 19
жніўня ў Лейпцыгу ад-
будзецца сярэдня-нямецкі
збор чырвонага саюзу
франтавікоў. Збор уяўля-
ецца, з аднаго боку, як
заключны момант кам-
паніі супроць вайны, а з
другога—як адказ на роз-
ныя нацыяналістыкія і
«рэспубліканскія» дэма-
страцыі, якія маюць
адбыцца на працягу на-
ступных тыдняў.

Голад у Бэсарабіі

ВЕНА, 8. Як паведамляюць з Ру-
мыніі, становішча ў Бэсарабіі ўсё
пагаршаецца. Пшаніца згінула яшчэ
вясной з прычыны позьніх марозаў.
Ячмень і авёс згінулі ад наступіў-
шай потым сухмені.
У асобных мясцох насельніцтва
лігаральна галадуе. У іншых мяс-
цох насельніцтва існуе на паўгалод-
ным пайку 3-за недахопу корму ся-
ляне масамі гоняць жывёлу на поў-
нач Бэсарабіі, дзе прадаюць яе за
бясцэнак. Пачалося форменае бе-
ства сялян з вёсак у горад.

За шылдаю „вечнага міру“ Аб'яднаньне Амэрыкі і Заходняй Эўропы проці СССР

ПАРЫЖ, 8. Газета «Шты Па-
рызьен» сьцьвярджае, што па на-
станьні ўраду ПАЗШ французскі
ўрад згадзіўся «прыняць на сябе
працу па запрашэньні ўдзельнікаў
пакту Келёга з умоваю, што ён
будзе дзейнічаць нібы ўпоўнаважа-
на на гэта». Гэта, як відаць, з'ро-
блена для таго, каб у далейшым ні
ангельскі ўрад, ні ўрад ПАЗШ ня
былі прымушаны ўступіць у афі-
цыйны кантакт з савецкім урадам.

На падставе розных паве-
дамленьняў на гэту тэму ў па-
рызскіх колах падкрэсьліваюць,
што наперакор лёнданскім і нью-
ёркскім весткам, Англія, Фран-
цыя і ПАЗШ рашуча стаяць су-
проць удзелу СССР у абмерка-
ваньні пакту Келёга і падпі-
саньні яго, прычым стараюцца
зваліць адзін на аднаго адказ-
насьць за адхіленьне СССР, а
таксама ўтаіць ад эўрапейскае
грамадзкае думкі сапраўдныя
мэты пакту Келёга, якія закля-
чаюцца ў аб'яднанні Амэрыкі
і Заходняй Эўропы супроць
СССР.

БЭРЛІН, 8. Паводле вестак ня-
мецкага карэспандэнта «Тан», у
колах Лігі Нацый дапушчаюць, што
«часовае адхіленьне» СССР ад пад-
пісаньня пакту Келёга пойдзе част-
кова на карысьць французскай па-
літыцы ў пытаньні аб разброеньні,
паколькі савецкі ўрад, падпісаўшы
пакт, зараз-бы выступіў з новай
прапановай аб разброеньні. У зьвяз-
ку з гэтым у Жэневе напаміна-
юць, што савецкія праекты раз-
броеньня паставілі Банеура (дэле-
гат Францыі ў Лізе Нацый) у вель-
мі цяжкае становішча.

Адлер заяву, што «спрачкі» рас-
таюць у асяродку французскіх ме-
тафічных і прынцыповых рага-
досьця а ў рознай аціцы канкрэт-
ных абставінах». У прамове Адлера
як у радзе выступленьняў на кан-
грэсе, зьяўрае на сябе ўвагу яскра-
ва выяўлены абарончы характар яго
ваў у адносінах да камунізму. Кан-
грэс прыняў без спрэчак на праўні да
статуту.

Пратэст калёніяльных дэ- легатаў

БРУСЭЛЬ, 10. На пасаджэньні кан-
грэсу II Інтэрнацыяналу 8-га жніўня
калёніяльныя госьці, што зваходзіліся
на хорак, — кітайцы, індусы і інда-Іна-
віяны,—бурна пратэставалі супроць ка-
лёніяльнае палітыкі II-га Інтэрнацыяна-
лу, выгукваючы: «Ня трэба нам дапамо-
гі сап.-дэмакратаў! Ганьба! Далоў II
Інтэрнацыянал. Выгукі выклікалі мо-
вае ўзбурэньне сярод дэлегатаў.

Паездка Макса Гэльца па Нямеч- чыне Вялізарныя рабочыя дэманстрацыі

БЭРЛІН, 7. 4-га жніў-
ня Макс Гэльц пачаў па-
ездку па Сярэдняй Ня-
меччыне. Усе выступ-
леньні Гэльца выліваюцца
ў форму вялізарных рэва-
люцыйных дэманстрацый
супроць імперыялістыч-
най вайны і за амністыю
ўсім пралетарскім палі-
тычным зняволеным.

Уціск рэвалюцыйных рабочых Арышты камуністых у Вэнгрыі

ВЕНА, 9. Як паведамляюць буда-
пешцкія газеты, паліцыя зрабіла ўчо-
ра рад вобвыскаў і выкрыла, быццам,
камуністычную літаратуру. Адзін з
арыштаваных механік Шыман у ча-
се допыту выкінуўся з вакна і атры-
маў цяжкія параненьні. Яго жыцьцё
ў небясьпецы. Паліцыя падазравае,
што Шыман выконваў абавязкі
кур'ера паміж Будапэштам і эгра-
ніцай.

Рэфармістыя не ад- стаюць...

БЭРЛІН, 8. «Бэрлінер Тагблят»
паведамляе, што рэфармісцкія лідэ-
ры агульна-нямецкага аб'яднаньня
прафсаюзу намераны ануляваць
мандаты левых дэлегатаў ад прафса-
юзу металістых, абраных на надыхо-
дзячы аьезд аб'яднаньня. Камуні-
стычная «Ротэ Фан» падкрэсьлівае,
што новая выдумка рэфармісцкіх
лідэраў зьяўляецца працягам той
раскольніцкай работы, якую яны
ўвесь час вядуць у прафсаюзах і
якая выяўляецца, між іншым, у бя-
вучынным выключэньнях левых эле-
мэнтаў у розных прафсаюзовых ар-
ганізацый. Газета заклікае нямецкіх
рабочых да масавага пратэсту і адпо-
ру рэфармісцкім манёврам.

РЫГА (Ад нашага кар.). З Коўна
мясцовым газетам паведамляюць,
што ў аьвязку з чуткамі аб абнаст-
рэньні польска-літоўскіх адносін у
апошнія дні ў Коўну зьехаўся рад
загранічных журналістых, сярод
якіх прадстаўнікі амэрыканскіх, ан-
гельскіх і нямецкіх газэт.

У Коўне цыркулююць чуткі, што
ў выпадку, калі Антанта і Ліга На-
цый прымусяць Літву прыняць
польскія ўмовы, дык ўрад Вальдэ-
мараса пойдзе ў адстаўку.

Замах на Вальдэмараса?

Польскія газеты паведамляюць, што
ў Коўні арыштавана двое літоўскіх
чыноўнікаў, якія нібы-та рызтасалі

стрыцца, бо ўзмаціцца дыктатар-
скі рэжым.
Літоўская газета «Л. Аідас» піша
ў сваім апошнім артыкуле аб поль-
ска-літоўскіх адносінах, што Літва
мела падставу прасіць Лігу Нацый
наслаць належную камісію для вы-
сьвятленьня становішча на дэмар-
кацыйнай лініі, бо яно там (маецца
на ўвазе канцэнтрацыя палікамі
сваіх узброеных сіла на мяжы з Літ-
ваю) значна сур'ёзней, чым могуць
сабе ўявіць самыя вялікія пэсы-
містыя.

У Сьвяянцінскім павеце—піша га-
зета—недаўка ад дэмаркацыйнае
лініі заўважаецца канцэнтрацыя
польскіх войск.
Выданы суровыя загады з боку
літоўскага ўраду ні ў якім выпадку
не дапускаць канфліктаў на грани-
цы нават і тады, калі-б палікі па-
чалі ўжываць зброю.

Новыя польска-літоўскія перагаворы

КОўНА. Як паведамляе афіцыйна-
«Летувос Аідас», польскі ўрад у ад-
каз на прапанову Літвы склікаць
пленум польска-літоўскай дэлегацыі
15-20 жніўня ў Кенігсбергае, прапана-
ваў склікаць канфэрэнцыю 30 жніў-
ня ў Жэневе.
Польская нота падпісана начальні-
кам усходняга аддзелу міністэрства
заможных спраў Галуўка, што ў лі-
тоўскіх урадавых колах лічаць даў-
ным, бо старшыня польскай дэлега-
цыйнае Залескі.

га міністэрства замежных спраў
«Дэйлі Тэлеграф» піша: «Польска-
літоўскае пытаньне, як відаць, зраза
больш чым калі-небудзь, страчвае
сваю вострасць». Газета назначае,
што Польшча і Літва вгадзіліся адна-
вога перагаворы ў Жэневе, дзе «дапа-
мога іншых членаў Лігі Нацый можа
пасаадзейнічаць вырашэньню спрэч-
ных пытаньняў».
Газета падкрэсьлівае, што нямец-
кая дыплёматыя праявіла асабліваю
актыўнасьць для лепшага ўзаемнага
зразуменьня паміж Польшчай і Літ-
вой.

ЗА ЛІТВОЮ ЛАТВІЯ Замыслы польскіх драпежнікаў

РЫГА, 10. «Латвіс» перадру-
коўвае паведамленьне літоў-
скага афіцыйна «Летувіс Аідас»
пра патаемную нараду польскіх
памешчыкаў Латгаліі, што ад-
былася ў Дзьвінску. «Латвіс»
паведамляе, што там абмяр-

коўвалася пытаньне, што ра-
біць у выпадку абвешчэньня
Пісудзкім Віленшчыны сама-
стойнаю Літоўскаю дзяржаваю.
Нарада нібы паставіла пры-
няць у гэтым выпадку ўсе ме-
ры для далучэньня каталіцкае
Латгаліі да Віленшчыны.

У панскай Польшчы супроць рэлігійнага прымусу

Дэлегацыя польскага саюзу настаў-
нінаў сярэдніх школ заявіла пратэст
міністру асьветы супроць замераў сна-
савач пастанову союму ў справе пры-
мусовага выкананьня вучнямі рэлігій-
ных абрадаў. Соём перад разьездам
на лета снасаваў абемні міністэрства
які загадваў школьным уладам нагля-
даць за выкананьнем вучнямі рэлігій-
ных абрадаў і ў выпадку патрэбы
прымушаць іх да гэтага.
Пад уплывам ілэрыкалаў урад мяр-
нуе ўсё-ж такі ўвесьці рэлігійны пры-
муо, на лічачыся з соймам, супроць
чаго пратэстуе саюз настаўнікаў.
Дэлегацыя саюзу зьявірада ўвагу
міністра на неабходнасьць адзінае і
сьвечнае школы.

Дэпартамент авіядыі польскага вайс-
ковага міністэрства заявіў прадстаўніку
„Газеты Пораннай“ што пасля праўні-
кай апарату лётнікі дзьвікоўскі і Кубаля
ізнаў заліцаць праз Атлянтыку.

Апроч таго „Газета Пораннай“ паве-
дамляе, што мэркуеца яшчэ адзін трап-
сэлянтычны польскі пералёт кавітанаву
Ковальчука і Каліцкага. Сродкі на ар-
ганізацыю лёту нібы-та даюць польскія
эмігранты ў Амэрыцы.

ЗА 2 МЕСЯЦЫ—35 КАТА- СТРОФ

„Мысль Неподлегла“ падлічыла, што
за чэрвень і ліпень у Польшчы адбыло-
ся 35 паветраных катастроф. Чацьвёра
лётнікаў забіта, 13 ранена.

Польская авіяцыя толькі што пачынае развівацца і дагэтуль ніколі яшчэ не магла ставацца на роўні з авіяцыяй іншых эўрапейскіх краёў.

Польскі ўрад, аднаўляючы ваеннае значэнне авіяцыі, дакладна ўсе старанны для найхутчэйшага яе развіцця. Але такое «фарсыраванае развіццё» авіяцыі ў Польшчы наогул і вайсковае авіяцыі асабліва — не знаходзіцца ў адпаведнасці ні з прамысловым развіццём Польшчы, ні са становішчам яе фінансаў, ні з наліччам кваліфікаванага лётнага персаналу.

Існуючыя ў Польшчы чатыры самалётныя фабрыкі ня могуць поўнасьцю пакрыць запатрабаванне польскае арміі, ды ў дадатак, тры з іх даволі дробныя і хварэюць радам тэхнічных недахопаў.

Галоўную частку сваіх запатрабаванняў польская вайсковая авіяцыя пакрывае замежнымі заказамі, блізка выключна ва Францыі. Хоць Польшча і сарэзніца Францыі, аднак яна не атрымлівае такіх жа самых апаратаў, як французская армія. Шмат з тых апошніх дасягненняў, якія мае французская авіяцыя, ад Польшчы хаваецца. Самае ж галоўнае ў вытворчасці самалётаў, выраб рухавікоў у Польшчы не адбываецца зусім, і ў гэтых адносінах Польшча цалкам яшчэ залежыць ад заграўніцы. Спробы наладжвання

сваёго моторабудаўніцтва не далі яшчэ пазытыўных вынікаў.

Адначасова з вайсковым міністэрствам, над развіццём авіяцыі ў Польшчы, працуе «Лёпш» добраахвотніцкая грамадзянская арганізацыя з трымастамі тысяч членаў. Гадавы бюджэт «Лёпш» дасягае двух мільёнаў золотых. «Лёпш» галоўным чынам будзе аэрадромы, гатуе лётнікаў і механікаў для грамадзянскай авіяцыі, палажыўшы пачатак навуковаму даследаванню спраў, якія звязаны з авіяцыяй у Польшчы.

Але ўсё-ж такі польскай авіяцыі яшчэ далёка да авіяцыі іншых эўрапейскіх дзяржаў.

З вайсковага боку гэта выяўляецца ў колькасці паветраных катастроф, сапраўды значна больш частых чым у іншых дзяржавах. Асабліва ж частымі яны сталі за апошнімі пару месяцаў.

Няма амаль што ніводнага дня, калі-б у польскіх газетах не было б знаёмых вестак аб адной, ці дзвюх катастрофах у польскай вайсковай авіяцыі з разбіццём самалётаў і смерцю альбо раненнем лётнікаў.

Зразумела, што такое становішча моцна затрымоўвала буржуазную грамадскую думку ў Польшчы. Газеты пачалі друкаваць трывожныя артыкулы, дамагаючыся тлумачэнняў ад дэпартаменту авіяцыі ў вайсковым міністэрстве.

Апазыцыйныя газеты справу паветраных катастроф выкарысталі для проціўрадавых выступленняў. Пачатак для гэтай кампаніі дала эндэка «Газета Варшавска», а следдам за ёй пайшлі іншыя.

У адказ на гэтую кампанію кабінет міністра вайсковых спраў разаслаў праз ПАТ заяву зусім у стылі даўнейшага царскага ўраду, загадваючы газетам маўчаць, бо інакш спаткае іх кара.

«Апошнімі часамі» — гаворыць заява — «у некаторай частцы краёвага друку ўсё больш часта з'яўляюцца ненакойныя весткі аб нібыта паветраных катастрофах, якія па большай частцы былі толькі паветранымі выпадкамі, што здараецца ўсюды і заўсёды».

Тут што ня выраз, дык перл. Тут і катастрофы нават ня прызнаюцца за катастрофы. Ну што гэта за катастрофа, калі самалёт разбіўся

і лётнік забіты, грэблівая пасмяхаюцца ў кабінэце польскага вайсковага міністра. — Звычайны выпадак, якіх шмат.

Замест абяцання рассьледваць прычыну катастрофы, кабінет вайсковага міністра заяўляе, што фактычна ніякіх катастроф няма, а гэта толькі газеты віватуюць, бо друкуюць ненакойныя весткі. Гэта яны робяць з «выпадкаў» «катастрофы». Ды нават і катастроф няма чаго баяцца, няма чаго пісаць аб іх, як аб чымсьці нязвычайным.

«Катастрофы здараюцца ня толькі ў авіяцыі, але і ў самаходным руху, на чыгунках і г. д.» — тлумачыць польскім газетам кабінет вайсковага міністра Польшчы. Але «Газета Варшавска» заўважыла (№ 229), што ў грамадзянскай авіяцыі Польшчы за сем гадоў ня было ніводнае катастрофы са смерцю людзей, а на чыгунках лічба катастроф мінімальна.

Але кабінет вайсковага міністэрства заявіў безапалічна, што друк паступае «лёгкадумна», што ён не разумее заданьяў дэпартаменту авіяцыі, што друк мае «кепскае разуменне грамадзянскага абавязку» і

што кабінет такога лёгкадумства «не пацярпіць, скіроўваючы кожны раз справу ў суд».

«Работнік» (4-VIII) на гэта зазначыў, што калі дэпартамент авіяцыі хоча, каб друк не агалашаў вайскова-важных дэталей (№ апарату, сістэма, вайсковая частка і г. д.), дык няхай сам рэдагуе паведамленні ў газеты.

Каб адварнуць увагу грамадзянска ад катастроф і надняць прэстыж польскай авіяцыі, быў арганізаваны палёт Варшава-Багдад, але палёт закончыўся разбіццём самалёта і смерцю лётніка — паручыка Шаласа аднаго з найбольш здольных польскіх лётнікаў. «Санацыяны» (урадавы) друк загадаў шырока разрэкламаваць гэты палёт і трагічнае яго заканчэнне, замест таго, каб сьпыніць напады друку, яшчэ больш іх павялічыла.

Таксама няўдачна, хоць не трагічна, скончыўся і другі вылікі польскі пералёт, які рэкламаваўся ў працягу цэльнага лета, — пералёт двух польскіх афіцэраў Кубалі і Ізвікоўскага праз Атлянтыцкі акіян. Пералёт гэты быў задуманы яшчэ два гады таму назад, пры пачатку дык-

татуры Пілсудскага. У Парыжы, пад беспасрэдным наглядом памятных афіцэраў, быў абудаваны спецыяльны вялізны самалёт і гэтым летам павінна была адбыцца спроба пералёту. Пералёт быў задуманы з гэкімі-ж палітычна-рэкламнымі мэтамі, як і палёт італьянскага фашыста Нобіне да паўночнага полюсу.

«Санацыяны» друк гэзвоніў аб мэркуемым пералёце з усіх сіл.

Зацікавіліся пералётам і іншыя дзяржавы, бо дагэтуль нікому не ўдалася пераліцець праз Атлянтыку з Эўропы ў Паўночную Амерыку.

Усе пералёты былі дагэтуль у адваротным кірунку. Звычайныя вятры над акіянам даюць у кірунку да Эўропы, памагаючы ляцець у Эўропу з Амерыкі, моцна «бязжарваць» пералёт у адваротным кірунку. Каб перамагчы вецер і ляцець большы праяць часу, трэба было-б узяць столькі бензыны і масла, што сучасны найлепшы самалёт ня можа падняць.

Польскія лётнікі ўзялі бензыну больш 360 пудоў, але пры працуючым ветры ім гэтага не магло хапіць.

КРЫЗІС ПОЛЬСКАЕ АВІАЦЫІ

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Больш увагі камуністам-гаспадарам

(Старобінскі раён)

Для выяўлення ўдзелу членаў партыі — сялян у гаспадарчым і культурным жыцці вёскі ў Старобінскім раёне быў праведзены агляд гаспадарак самі членаў партыі і чатырох кандыдатаў. Гэты агляд паказаў, што камуністы-сяляне, якія працуюць на сваіх гаспадарках слаба праводзяць у жыццё задачы партыі аб рабоце ў вёсцы. Вясковыя камуністы ў большай частцы не выяўляюцца перадавікамі як у сансе палітычнага свайго гаспадаркі, так і ў грамадскім жыцці вёскі.

Гаспадарка селяніна-камуністага пічым не адрозніваецца ад гаспадарак іншых сялян. Агранамічныя мерапрыемствы імі не праводзяцца, сувязі з аграномамі з 11 аб'ектаў камуністы гаспадарак камуністы ніхто не падтрымліваў. Літаратуры на сельскай гаспадарцы ніхто з іх ня чытае і нават ня пывісаюць газеты «Вел. Вёска», «Камуніст» і інш., у якіх даюцца агранамічныя парады.

Задачы інтэнсіфікацыі сельскае гаспадаркі, пашырэнне пасеву караньніц і тэхнічных культур партыйцамі-гаспадарамі амаль што ў жыццё не праводзіцца, а тэхнічных культур засаваецца бульба, лён, каннаплі, але толькі для свайго патрэбы.

Вельмі характэрным аяўляецца рост двух гаспадарак камуніст-гаспадароў, якія ў сучасны момант абіраюцца ў кулацкія гаспадаркі. З іх першага гаспадарка — хутар была лова партызана, члена партыі з 1925 г., якая была арганізавана ў 1923 годзе з зямлі запаснога фонду. За апошні тры гады гэта гаспадарка набыла 2 каці, 3 каровы, 2 ваўны на жалезным ходзе, і пры чатырох ядакох уладае 6 дзесяцін пахадзі, 3 коньмі, 8 шт. буйной рагатай жывёлы і свіннямі; з сельска-гаспадарчых машын, гэты хутар мае:

Між тым у напрамку калектывізацыі сваіх гаспадарак з боку сялян-камуніст нічога ня робіцца, апрача агітацыі. Праўда, усе гаспадаркі камуніст уводзяць пайшчыкам і спажывецкую і сельска-гаспадарчую кааперацыю, усе яны ўнеслі ад 5 да 10 руб. паі, але гэтага зусім мала для аграмадзяння іх. Між тым партыец-сельскі гаспадар, жыў у пасёлку, у якім адані грамадзянін купіў малатарню для абслугоўвання сабе і пасёлку, а партыец ніякіх крокаў ня ўжыў, каб гэту малатарню закупіць на калектывных пачатках. Член партыі селянін атрымаў доўгатэрміновы кредит для ўзьяцця свайго гаспадаркі да 400 рублёў, але зусім не падумаў накланіцца ад тым, каб атрымаць такі кредит для калектывнай закупкі сельска-гаспадарчых машын. Гэта гаворыць аб тым, што мы маем у наліўнасці тэндэнцыю камуніст-сялян да індывідуальнай гаспадаркі.

З 11 аб'ектаў гаспадарак-камуніст, 6 маюць хутарскую форму землярарыстанья. Адані камуністы ў мінулым годзе, будучы старшынёў сельсавету, ўтаіў ад райкому партыі, што яго вёска пры земляўпарадкаванні прыняла хутарскую форму землярарыстанья. Другі ўжо ў гэтым годзе пры арганізацыі калектываў у яго вёсцы кажа, што з калектывізацыі нічога ня будзе.

Партнагрэўка агляданых камуніст-сялян, якія працуюць на сельскай гаспадарцы, выражаецца ў наведванні партсходаў. З усіх партыйцаў 4 чал. аяўляюцца абранымі ў сельсавет, кааперацыю. Двое аяўляюцца сталымі працаўнікамі кааперацыі і сельсавету, 5 чал. ніякай партнагрэўкі ня маюць, палітыкаванне партыйцаў-сялян пастаўлена вельмі слаба, самаадукацыя ніхто з іх не зьявіўся, а партыец-

дзёння гаспадарчых кампаній, партыецкі і райком зварачалі дошчэ увагі і кіравалі партыйцамі-сельскімі гаспадарамі.

Бытавое жыццё партыйцаў-сялян, якія працуюць на свайго гаспадарцы, аяўляецца самым звычайным і нічым не адрозніваецца ад рэшткі сялянства. У 6 хатах камуніст-сялян падоўгі, у хаце кормяць свіней, няма ложкаў, сьпяць на агульных нарах, ня глядзяць на тое, што ў гэтых гаспадароў ёсць матар'яльная магчымасць палепшыць свае бытавыя ўмовы жыцця. За выключэннем трох, усе абследваныя камуністы-гаспадары маюць пабочны варобтак ад 10 руб. і больш у месяц. Забясьпечнасць зямлёю і жылём аяродня, адані нават мае дзьве хаты.

У 7 хатах, дзе жыюць партыйца-сяляне, ёсць абразы. Партыйцы тлумачаць гэта тым, што бацькі веруючы. Самі партыйцы рэлігійных абрадаў ня выконваюць, але ў царку ходзяць. Ёсць выпадак, калі жонка ахрысьціла дзіця, якому ўжо год ад нараджэння. Прыкмячаецца, што ў самастойных гаспадароў-камуніст хата поўна абравоў. Таму ня дзіва, што мы маем цэлы рад неадворных зьявішч, якія не адпавядаюць агульнай лініі партыі і запатрабаваньням да партыйцаў.

Трэба сказаць, што гэтыя зьявішч аяўляюцца вынікам невястарацальнай увагі да партыйцаў, што працуюць на свайго гаспадарцы, з боку партыйных ячэек і райкому. Ні адна ячэя не займалася вывучэннем умоў партыйца-гаспадары, не давала напрамку ў працы і выдзеньні гаспадаркі, не растлумачвала, як належыць, абавязку членаў партыі ў калектывізацыі. Неабходна, каб

ГАДАВІНА БЕЛАРУСІЗАЦЫІ „ЗВ'ЯЗДЫ“

Ніводнага партыйца, ня чытаючага „Зв'язды“

(На сходзе партактыву горрайёну)

9 жніўня адбыўся сход партактыву гарадскога раёну, прысьвечаны 11-ці годзьдню «Зв'язды» і гадавіне са дня яе пераходу на белмову.

На сходзе прысутнічала каля 300 чал. З дакладам аб гісторыі стварэння «Зв'язды» выступіў таварыш Купцэвіч, які зазначыў, што «Зв'язда» заўсёды ішла шляхам большавіцкае партыі. Разам з ёй «Зв'язда» вяла барацьбу і адначасна перамогі. «Зв'язда» ўзнікла тады, калі пралетарыят рыхтаваўся да кастрычнікаўскага бою. Тады «Зв'язда» прасоўвала ў масы большавіцкі лёзунгі, арганізоўвала іх да барацьбы. З таго часу, — кажа тав. Купцэвіч, — «Зв'язда» заўсёды аставалася вернай традыцыям большавізму.

Калі партыя выйшла лёзунгі; КП(б) на чале гаспадарчага і культурнага будаўніцтва, «Зв'язда» бяспрытна дапамагала і дапамагае партыі праводзіць гэты лёзунгі у жыццё.

Пераход «Зв'язды» на белмову — ёсць паказчык таго, што гэты лёзунгі ажыццяўляецца з посьпехам. Але яшчэ трэба шмат дапамогі з боку ўсіх партыйных арганізацый, каб гэты лёзунгі правесці так, як таго патрабуе партыя.

Сьвятае свята павінна быць скарыстаным да таго, каб пашырыць распаўсюджванне «Зв'язды» ў самых шырокіх колах партыйцаў і рабочых.

— Мы спадзяваемся, — заключыў тав. Купцэвіч, — што партыйная арганізацыя, як і раней, яшчэ з большай энэргіяй будзе дапамагаць нам у нашай працы.

Пасля дакладу ў спрэчках выступіла некалькі таварышоў. Тав. Млодзінэў з заводу «Эсход» сказаў: «Год таму назад мы мелі толькі 4

У Віцебску „Зв'язда“ не ў пашане

(Віцебск)

Здавалася-б, што сыстэматычнае правядзеньне беларусізацыі, беларусізацыі сапраўднай, а не фармальнай, беларусізацыі, якая ўхваляецца ў наша штодзённае жыццё, у турку, у быт, павінна было перша за ўсё адбыцца на павялічэнні тыражу беларускіх газет і ў першую чаргу «Зв'язды», як кіруючага органу партыі.

Год таму назад, калі вырашалася пытаньне аб поўнай беларусізацыі «Зв'язды», калі быў выкінут лёзунгі: «Ніводнага партыйца, які ня чытае «Зв'язды» — становішча было досыць абнадзейваючае: тыраж мацнеў і рос. Партарганізацыі спачатку шчыра ўзяліся за правядзеньне работы на павялічэнні тыражу «Зв'язды», узяліся горача, але хутка астывлі.

На сьвятае дзень Віцебску, гэтаму буйнэўшаму пралетарскаму центру Беларусі, хваліцца няма чым. 500 экз. «Зв'язды» выйшаўца Віцебскам. Толькі 500. Гэта пры 7.000 тыражы мясцовай газеты «Зарі Запада», пры шматлікім тыражы газет «Правда» і «Івэстыя». Газеты ідуць у масы, а «Зв'язда» пасоўваецца вельмі цяжка. На «Зв'язду» не азрачаецца выстарчальнае увагі.

Як Віцебск выканаў лёзунгі партыі аб чытанні партыйцамі газет «Зв'язды»? Нік. У Віцебскай акрузе партарганізацыя налічае звыш 6.000 членаў партыі. Значыцца, адна газета «Зв'язда» выйшаўца менш, як на 10 партыйцаў. Менш таму, што сарод 600 падпісчыкаў «Зв'язды» на Віцебшчыне ёсць шмат беспартыйных.

— Мы спадзяваемся, — заключыў тав. Купцэвіч, — што партыйная арганізацыя, як і раней, яшчэ з большай энэргіяй будзе дапамагаць нам у нашай працы.

Рэчыцкія чытачы

— сваёй газэце

У дзень гадавіны беларусізацыі нашага цэнтральнага партыйнага органу газеты «Зв'язда», рэчыцкія 136 яе чытачоў надыслаўць сваё шчырае прывітаньне і жадаюць ёй у далейшым працягваць тую лінію, якую яна праводзіла дагэтуль.

Чытачы газеты «Зв'язда» цікавіцца сваёй газетай, асабліва цікавіцца аддзеламі крытыкі і самакрытыкі і партыйнага выхаванья. Чытачы пасылаюць пажаданьне сваёй газэце, каб яна яшчэ больш рагарнула гэту працу на сваіх старонках і больш вызначала месца лістка РСІ.

Чытачы «Зв'язды» абяцаюць падняць ініцыятыву і разварушыць усіх рабочых і служачых, як партыйцаў, так і беспартыйных і дамагаюцца павялічэння падпіскі на газэту «Зв'язда».

Ад імя рэчыцкіх чытачоў газеты «Зв'язда» і яе раборкаў

М. Грыгор'еў.

Прывітаньне „Зв'яздзе“

Увброенаму левінізму — цэнтральнаму органу КП(б)Б куставы сход 5 ччэак Мазырскай гарадской арганізацыі КП(б)Б шле шчырае прывітаньне ў гадавіну пераходу «Зв'язды» на беларускую мову.

«Зв'язда» сваім пераходам на беларускую мову значна дапамагала ажыццяўленьню адной з галоўнейшых задач партыі — беларусізацыі, левініскаму разуменьню пацаліткі.

Сход заклікае ўсю Мазырскаю партарганізацыю да энэргічнага прасоўвання «Зв'язды» ў гутку рабочых і сялян.

ПЕРАД АСЕНЬНЯЙ СЯЎБОЙ
За чыстае Меншчына заканчвае

дартных машынаў, гэты хутар мае: 2 жалезныя бараны, 2 плугі, арфу і сячкарню. Партысц-гаспадар гэтага хутару карыстаецца набывай працай, што год наймае двух парабкоў і апрача гэтага некалькі сезонных работных. Такі тып сельскай гаспадаркі інакш як кулацкай назваць нельга.

А вось і другі тып гаспадаркі кандыдата партыі. Летас гэтага гаспадарка вышла на хутар і атрымала прырэчку 6 дэс. зямлі, і пры 11 эдаках мае 18 дэсцін зямлі, 4 конныя, 4 кароў, 3 дзёкі, з сельска-гаспадарчых прылад—2 плугі, акручкі, барану, малатарню в конным прыводам, арфу і сячкарню. Апошнія даўне машыны ідуць на пракат. Гэта гаспадарка мае яўную тэндэнцыю акулчавання.

Савецкія ячэйкі на дапамогу органам КК-РСІ

Перад партыяй і сав. уладай пастаўлена баявая задача—рацыяналізацыя і спрашчэнне савецкага апарату на ўсіх з'яўленнях. У кожнай амаль установе маецца парт. ячэйка, ці наасобныя партыі. XV з'езд УсеКП(б) па дакладу ЦКК-РСІ вынес спецыяльную пастанову, якая датычыць савецкіх ячэек, «партыйныя і камсамольскія ячэйкі ў сваёй штодзённай працы павінны дапамагаць органам ЦКК-РСІ у іх складанай і цяжкай рабоце па перабудове дзяржапарату ў сэнсе ўмацавання яго сувязі з шырокімі масамі (гл. п. 12 рэзал. XV з'езду УсеКП(б) па рабоце ЦКК-РСІ).

Чым жа канкрэтна і як павінны дапамагаць органам КК-РСІ савецкія?

Практыка паказвае, што калі прыходзіць прадстаўнік КК-РСІ у савецкую ячэйку, то бюро і партыя не ваўбоды пралюляць ініцыятыву, каб паставіць перад ім якія-небудзь пытанні для правэркі, ці даць факты, якія-б навялі, ці характарызавалі пастаноўку і сістэму працы ўстановы, дзе знаходзіцца савецкая ячэйка.

Вязумоўна, што прадстаўнікі органаў РСІ, згодна дырэктыў XV з'езду і апошніх дырэктыў ЦКК УсеКП(б) павінны ў абавязковым парадку самі ўзяваць у сваю працу а масавымі арганізацыямі ўстановы, але гэта ўзятка вельмі часта абмяжоўваецца інфармацыяй аб метах, а потым выніках абследавання.

Удзельнікі дэманстрацыі не абмежаваліся ганьбаваннем вайны і паграбаваннем захавання міру, але цвёрда і ўпэўнена заявілі, што рабочая кляса ў выпадку вайны абярне зброю супроць буржуазіі сваёй краіны, каб скінуць уладу эксплуатацыйнага ўрада і ўстанавіць урад рабочых і сялян. Усюды ўдзельнікі дэманстрацыі давалі цвёрдую клятву абараняць, ня глядзячы ні на якія ахвяры, першую ў свеце рабоча-сялянскую дзяржаву—СССР.

Ангельскія рабочыя насылаюць у СССР пімацкіх дэлегатаў «наслаўнікаў міру» з урачыстым наказам запэўніць працоўных савецкай краіны, што сьвядомыя пралетары Англіі зробіць усё магчымае, каб папярэдыць напад ангельскае буржуазіі на СССР і ў выпадку вайны выканаюць да канца свой рэвалюцыйны абавязак.

лена вельмі слаба, самаацэнка якой ніхто з іх не займаўся, а партыя-то ніхто не наведваў. Недавольна-юча стаіць справа з выліскай і чыткаю газет. 7 чал. газеты вылісваюць самі, а рэшта—карыстаюцца газетамі сельсавету або кааперацыі. Трэба адзначыць, што вылісваючы газеты не аднаўдаюць асветленаму ўроўню падлісчыка, бо ў большасці вылісваюць «Правду», а не сялянскія газеты.

У гаспадарчых кампаніях гэтыя камуністы паказалі сябе, як перадавікі, кожны мае аблігацыю пазнакі ўмацавання сельскае гаспадаркі і ўсе акуратна вылісваюць сельска-гаспадарчы падатак, страхоўку і г. д. Усе прымаюць актыўны ўдзел у самаабкладанні. Гэтыя пэрыяды акулчавання тым, што ў часе правя-

ваюццаўчай матай. Асноўнае ў тым ці іншым абследаванні—гэта палешчы і намадзіць усю сістэму працы.

Органамі КК-РСІ выносіцца рад пастаноў, якія датычаць розных устаноў. Ці праводзіцца гэтыя пастановы ў жыццё і як, ці дапамагла ячэйка кіраўніку ўстановы іх ажыццявіць? Абследаванне некалькіх ячэек паказвае, што апошнія досыць часта ня ведаюць пра такія пастановы, г. зн. кіраўнік установы не інфармаваў парткалектыў аб іх. А калі і ведаюць ячэйкі пра іх, то вусім забываюць прасачыць, як прапановы органаў КК-РСІ ажыццяўляюцца.

Гэтабудзе самая лепшая дапамога і садзейнічанне з боку савецкіх органаў КК-РСІ калі будзе ўстаноўлены контроль за правядзеннем ў жыццё прапоўны КК-РСІ. Да гэ-

год таму назад мілітэрыя партыі належыць, абавязкаў членаў партыі ў калектывізацыі. Неабходна, каб партгачэйка кожнаму члену партыі давала канкрэтныя заданні, як вестці сваю гаспадарку і якім пляхам накіроўваць яе ў калектывізацыі формі землярарыстання. Ячэйкі павінны ставіць індывідуальныя даклады камуністх-сялян на пасяджэнні бюро, дзе і правяраць выкананьне даных заданняў, як па гаспадарчай грамадскай, так і па бытавых умовах.

Толькі пры належнай увазе да сялян-партыяцаў, што працуюць на сельскай гаспадарцы, мы зможам вышчыць паказаныя ненармальнасці і зрабіць з камуніста-гаспадарца сапраўднага пачынальніка і арганізатара калектывізацыі гаспадаркі.

Бугроў.

тага часу ніводная савецкая не па ведамала КК-РСІ аб невыкананні тых ці іншых прапоў, а між іншым пры паўторным абследаванні ўстаноў гэтае невыкананне часта сустракаецца.

У матар'ялах ячэек сустракаюцца факты, што наасобныя т. т., выступаючы на сходах, выказваюць неадвальнае правядзення працай тако ці іншага інспектара, працаўніка КК-РСІ. Вязумоўна, што як пры кожнай рабоце, так і пры правядзенні абследавання могуць быць ідэятарыя памылкі. Каб савецкія прытрымлівацца тых поглядаў, якія выказаны ў гэтым артыкуле і дапамагалі выяўленню сапраўднага становішча, то пры абследаванні было-б менш памылак. Гэта агульная заўвага.

П. Пасюкевіч.

«Год таму назад мілітэрыя партыі належыць, абавязкаў членаў партыі ў калектывізацыі. Неабходна, каб партгачэйка кожнаму члену партыі давала канкрэтныя заданні, як вестці сваю гаспадарку і якім пляхам накіроўваць яе ў калектывізацыі формі землярарыстання. Ячэйкі павінны ставіць індывідуальныя даклады камуністх-сялян на пасяджэнні бюро, дзе і правяраць выкананьне даных заданняў, як па гаспадарчай грамадскай, так і па бытавых умовах.

Тав. Цудзін гаворыць, што да сённяшняга дня «Звязда» мае значныя поспехі. Палешчыўся змест і тэхніка газеты. Трэба каб усе партыйцы актыўна дапамагалі ў распаўсюджванні газеты.

Тав. Рай адзначыў моманты неўважлівых адносін да газеты з боку часткі ячэек.

Затым выступіў тав. Сянкевіч—заг. адд. друку ЦК, які выказаў думку, што ў частцы партыйцаў наглядзецца роўнадушна да разгортавання тэарэтычнай партыйнай думкі. Як прыклад гэтага, ён указаў на невыстарчальнае распаўсюджванне на часопісу «Большавік Беларусі», які выдаецца, як танны дадатак да «Звязды».

Далей тав. Сянкевіч гаворыў аб тым, што поспехі беларусізацыі трэба вымараць тым, як распаўсюджваецца сярод партыйцаў «Звязда».

Ні адзін актывіст ня можа абыходзіцца без «Звязды». Яна зьяўляецца барометрам жыцця партыі і працоўных мас. І цяжка гаворыць аб актывнасці і ўнутрыпартыйнае дэмакратыі, калі ў ячэйцы слаба вылісваецца «Звязда».

Выступіўшы затым сакр. райкому тав. Шэйман указаў на неабходнасць больш энергічнага распаўсюджвання «Звязды» ў ячэйках.

У прынятай па дакладу рэзалюцыі сход паслаў прывітаньне да працаўнікаў «Звязды» і не кіраўніку—ЦК КП(б)В. Разам з гэтым сход паставіў: больш энергічна выконваць лезунг партыі: «ніводнага партыйца, які ня вылісвае і ня чытае «Звязды».

насенныя

У з'вязку з набліжэннем асенняй пасеўнай кампаніі, работа Цэнтральнай насенна-кантрольнай станцыі Наркамзему набывае асабліва важнае значэнне. У лябараторыях праводзіцца матар'ялу, які павінен быць скарыстаны беларускім сялянствам. Саўгасы і калгасы, дзякуючы дзейнасці станцыі, атрымаюць чыстае прасераванае на ўсхожасць насенныя і гэтым павялічаць свой ураджай.

Увесь пасеўны матар'ял гандлёвых арганізацый і дзяржаўнага гатунковага фонду праходзіць праз станцыю. Яна правярае якасць насення і ўстаўляе ступень яго заражанасці. Канюшына ачышчаецца ад павілікі, бо заражанасць канюшыны павілікаю ставіць пад пагрозу сеянне канюшыны.

Па саўгасах апрабацыяй ахоплены наступныя культуры: жыта, авёс, ячмень, канюшына, а ў сялянскіх гаспадарках лён, агульная плошча, намечаная да апрабацыі ў гэтым годзе складае 23.600 гектараў. Па раньняй канюшыне работа ўжо закончана, жыта на 75 проц., на чарзе ячмень, авёс, азіяма ішаніца і канюшына-атава.

Увесь пасеўны матар'ял гандлёвых арганізацый і дзяржаўнага гатунковага фонду праходзіць праз станцыю. Яна правярае якасць насення і ўстаўляе ступень яго заражанасці. Канюшына ачышчаецца ад павілікі, бо заражанасць канюшыны павілікаю ставіць пад пагрозу сеянне канюшыны.

падрыхтоўку

У гэтым годзе плянам вызначана пашырэнне азімага пасеўнага кліну ў Менскай акрузе на 1,2 проц.

Па БССР пашырэнне мяркуецца дасягнуць да 1,5 проц. Меншае заданне дадзена Менскай акрузе ў сувязі з большай інтэнсіфікацыяй а сельскай гаспадаркі параўнаўча з іншымі акругамі. З большасці раёнаў ўжо атрыманы падрыхтоўныя пільны правядзення пасеўнае кампаніі. Чакаецца завоз сартавога насення з паўночнай часткі чорназемнае паласы ў 2.500 пуд., з іх 500 пудоў будзе выдана калгасам.

Нармальна праходзіць завоз мінеральнага ўгнаення. Частка яго ўжо размеркавана. Да 1.322 тон мінеральнага ўгнаення, якое ўжо завозіцца, адпущана дадаткова яшчэ 500 тон.

Мінеральнае ўгнаенне размяркована з такім разлікам, каб 700 тон было выдана пры кантрактацы і 700 тон пры пераходзе на шматполье. Аднак, завоз іншага ўгнаення далёка невыстарчальны. Па думцы аграмаддзёму, сялянства прадаўляе ў 5 разоў большы попыт.

Патрэба ў машынах поўнасьцю здаволена.

Абовы па ачыстцы насення ўжо падрыхтаваны і адрамантаваны.

фармацін

фармацін, які зьяўляецца неабходным для пратручвання насення, застаўся ў вялікай колькасці з высян.

Само насельніцтва купляе фармацін ў аптэках, бо прызвычалася яго ўжываць. Арганізаваным парадкам будзе пратрачана 266 тон, г. зн. 25 проц. ўсяго пасеўнага матар'ялу.

Ворыва на злёб будзе праведзена на 100 проц.

Брадыты Белсельбанку паступілі ў акрадаўленне і ўжо размеркаваны паміж кредитнымі таварыствамі, якія распачалі кредитныя аперацыі.

Па даных аграмаддзёму, работы па кантрактацы ўжо праводзіцца часткова ў Смалевіцкім раёне.

Падрыхтоўваюцца яшчэ наступныя мерапрыемствы: пры Барысаўскім с.-гас. тэхнікуме арганізуюцца з 1 верасня курсы жыўлавадоваў калгасаў на 40 чал. Заўкі па калгасах размеркаваны.

Выдзена падрыхтоўка да агульнай канферэнцыі кіраўнікоў с.-г. гурткамі.

Смалевіцкі раён падрыхтоўваецца

Смалевічы (ад уласнага карэспандэнта)

Па пляне ў раён павінна быць завезена 16 тон фасфарыту і 34 тоны сульфасфату.

У саўгасах «Леніна» і «Шчыпы» было засеяна 125 гектараў гатунковага жыта, якое пойдзе на ўсе саўгасы раёну і часткова ў калгасы выключна пад пасеў.

Жыта саўгасаў лепшага гатунку, чымся ў сялян. Яно і будзе абменьвацца на сямейскае, з мэтай палепшання пасеўнаў сялянскіх гаспадарак.

Акрамя гэтага кредитным т-вам завозіцца 1.000 пудоў гатунковага насення.

У раёне будучы працаваць 2 трэнеры і 3 «трыумфы», што дасць магчымасць ачысціць каля 4—4 з пал. тысяч пудоў насення.

Саўгасы павінны ачысціць каля 5.000 пудоў насення.

Такім чынам будзе ачышчана каля 9—9 з пал. тыс. пуд. або 8 проц. ўсяго насення.

Да 15-га жніўня машыны ўжо будуць стаяць у вызначаных пунктах і распачаць працу.

На аграпункце маецца адна 7-мі радзавая сямка, якая будзе аддана ў пасёлак «Крывае Бароза» з мэтай засява ўсяго азімага кліну пасеўку.

Па папярэдняй падліку магчыма атрымаць пудоў 350 насення эканоміі шляхам скарыстання сямзак. Гэта дасць магчымасць набыць яшчэ адпудзенае сямка.

У мінулы год на пробу была засеяна азімая віка, ураджай атрымаўся добры. Таму сёлета будзе засеяна 75 пудоў азімай вікі.

Будзе закладзена (па папярэдняй падліку) 17 паказальных вучасткаў даследчыцкім сялянствам і 3 дэманстрацыйны даследча-паказальныя вучасткі з засевам азімай вікі, на плошчы каля адной тысячы квадратных сажыяў.

Прабачніца арганізацыя 2 машыных т-ваў, 2-х на казактывнай апрацоўцы зямлі і 2-х насеннаводчых. Усяго дасядае крэдыту 6.300 руб.

Будзе такоама аказана дапамога чырвоаармейскім і бядаўцім гаспадаркам. Ю. Б. Нортман.

ПАДЗЕІ ЗА ТЫДЗЕНЬ

ГАДАВІНА СУСЬВЕТНАЙ ВАЙНЫ

14-я гадавіна ракавога дня 4-га жніўня 1914 году была адзначана ва Францыі, Англіі, Нямеччыне і іншых краінах масавымі дэманстрацыямі пратэсту супроць палітыкі буржуазных урадаў, якія няўхільна вядуць да новых войнаў.

Удзельнікі дэманстрацыі не абмежаваліся ганьбаваннем вайны і паграбаваннем захавання міру, але цвёрда і ўпэўнена заявілі, што рабочая кляса ў выпадку вайны абярне зброю супроць буржуазіі сваёй краіны, каб скінуць уладу эксплуатацыйнага ўрада і ўстанавіць урад рабочых і сялян. Усюды ўдзельнікі дэманстрацыі давалі цвёрдую клятву абараняць, ня глядзячы ні на якія ахвяры, першую ў свеце рабоча-сялянскую дзяржаву—СССР.

Ангельскія рабочыя насылаюць у СССР пімацкіх дэлегатаў «наслаўнікаў міру» з урачыстым наказам запэўніць працоўных савецкай краіны, што сьвядомыя пралетары Англіі зробіць усё магчымае, каб папярэдыць напад ангельскае буржуазіі на СССР і ў выпадку вайны выканаюць да канца свой рэвалюцыйны абавязак.

КРывадушныя пратэсты фашысцкае польшчы

Тав. Бухарын у сваёй прамове на пасяджэнні 6-га кангрэсу Камінтэрну ў Маскве азначыў між іншым на тое, што і ў Польшчы вядуцца пляны фашысцкага ўрада сустраць адпор з боку рабочых і сялянскіх мас. Прадстаўнік Польшчы ў Маскве, Патэк, убачыў у прамове т. Бухарына сумяшчэнне ва ўнутра-

шня справы Польшчы і з гэтага поваду заявіў пратэст.

Гэтым крывадушным пратэстам урад Пільсудскага спрабуе адвесці вочы ад таго факту, што на тэрыторыі Польшчы дзейнічаюць пры падтрыманні польскае ўлады белгвардзейскія тэрытарыяльныя арганізацыі, якія вядуць актыўную барацьбу з Савецкім Саюзам. Забойства т. Войскава, замах на т. Лізарава і лагодныя адносіны польскага ўрада да віноўнікаў гэтых замаху маюць становішча досыць яскрава.

Пратэст Польшчы праследуе таксама мэту апраўдаць яшчэ больш лютую, чым дагэтуль, расправу з рэвалюцыйнымі рабочымі і сялянамі. Фашысцкія суды будуць спасылкацца на гэты пратэст у якасці доказаў, што ўсе польскія камуністы зьяўляюцца «агентамі Масквы», «зрадніцамі», якія заслужваюць кары смерці. Уся панская прэса, як мы ўжо зазначалі, ня сьмяняе злоснай антысавецкай кампаніі.

ЛІТОЎСКІ ВУЗЕЛ

Адначасова нямецкі ўрад звярнуўся да польскага пасляўніка ў Берліне з «спрыяцельскімі прадстаўленьнямі» з поваду няспыннага вайсковых рыхтаванняў Польшчы на літоўскай мяжы. Нямецкія газеты шырока апісваюць гэтыя рыхтаванні. Між іншым ведамаляецца, быццам Пільсудскі ўжо падрыхтаваў увесь склад новага літоўскага ўраду, які складаецца з двух генералаў царскае службы, якія выдаюць сябе за літоўцаў, і некалькіх адданых Польшчы літоўскіх сацыял-дэмакратаў. Гэты «ўрад» павінен прадстаўляць

волю літоўскага народу і ад яго імя далучыць Літву да Польшчы.

Нямецкі ўрад намеран, як відаць, выступіць у ролі пасярэдніка, раздзяч ўступчынасць Літве і ўстрыманасць Польшчы. Але ці выкажае Пільсудскі свае намеры зараз, ці палічыць за лепшае выкачаць больш выгодыні выпадак,—гэта пытаньне будзе вырашана, як відаць, не ў Варшаве, а ў Лёндане, адкуль польскі ўрад атрымлівае дырэктывы або роўнамоцныя ім «пажаданні».

МАНЗУРЫ І КОНТР-МАНЗУРЫ ў КІТАІ

Гутарка ідзе на гэты раз не аб ваенных, а аб дыпلماتычных манзюрах. Першы крок быў зроблен ПАЗШ яшчэ да ўзяцця Пекіна нанкінцамі. Урад ПАЗШ урэгуляваў тады пытаньне аб так званым нанкінскім інцыдэнце (абтрол чужаземнага кварталу ў Нанкіне ткіаскімі часьцямі) на ўмовах вельмі спрыяючых для гамінадаўскага ўраду. Другі крок зрабіў той-жа амерыканскі ўрад, заключыўшы з нанкінскім урадам дагавор аб прызнанні мятнага аўтаноміі Кітаю.

Гэтыя дыпلماتычныя крокі Вашынгтона выклікалі непакой і ў Токіі і ў Лёндане. Гэтымі днямі ангельскі міністр замежных спраў Чэмпбэрлен заявіў у парламанце, што Вялікабрытанія гатова ўрэгуляваць «нанкінскі інцыдэнт» на такіх-жа ўмовах, як ПАЗШ. Атрымліваем уражаньне, што—гаворачы моваю біржы—«акцыі нанкінскага ўраду ідуць угару».

Некаторую ролю адыгрывае тут, бяспрэчна, тая акалічнасць, што гамінадаўскі Кітай даў і дае доказы

сваёй рэакцыйнасці, адбіваючыся крывавым тэрорам ад рабочага і сялянскага руху. Але ня мала ўплывае таксама жаданьне стварыць зваруднёны Японіі. Узмацненне Японіі ў Манчжуріі і заняццё Шаньдуня не дае пакою імперыялістычым Амерыкі і Англіі. Калі Японія спадзявалася, што Лёндан пойдзе з ёй у нагу супроць Амерыкі, дык зава Чэмпбэрлена сур'ёзна разбурае гэтыя меркаваньні.

Трэба між іншым азначыць, што дыпلماتычныя ўступкі накуль абыходзіцца імперыялістам вельмі надорага. Калі-ж нанкінскі ўрад спрабаваў намацаць глебу для больш сур'ёзных уступак—адмаўленьня Амерыкі ад асобных прывілей яе грамадзян, што пражываюць у Кітаі—ён, атрымаў рэзкі адказ.

КІТАЙСКІЯ ГЕНЭРАЛЫ МАНЗУРУЮЦЬ

На ўнутраным фронце ў Кітаі агульную ўвагу прыцягвае загаданы манзюр Ён Сі-шана, які раптам адкікаў сваё войска з Пекіна. Адначасова паведамяюць, што гэты магутнейшы савознік паўднёўцаў, які змог на працягу ўсёй грамадзянскай вайны захоўваць сваю армію і фактычную незалежнасць сваёй «узорнай правінцыі» Шан-сі, адмовіўся паехаць у Нанкін пад прычынаў хваробы. Падаплёка гэтых «манзюраў» выкрываецца, як відаць, у бліжэйшы час.

ПАКТ КЕЛЕГА І СССР

Так званы «пакт Келёга», або «дагавор аб забароне вайны, як прылады нацыянальнае палітыкі» прыняты

Месячную пэнсію—у пазыку дзяржаве

Папярэдняя падпіска праходзіць з поспехам

Падпіска расьце

ВОРША. (Ул. нар.). Выпуск 2-ога пазыкі індустрыялізацыі рабочыя і сялян Аршаншчыны сустрэлі з вялікім здавальненнем. Без усякіх дырэктыв зверху на мясцох пачалася падпіска.

Так, рабочыя заводу «Спартак» у колькасці 40 ч. падпісаліся на 2000 руб., камсамольцы капыскіх заводаў—на

1220 руб., працаўнікі Аршанскага Акрфа—на 4000 руб., мясцом саюзу савецкіх і гандлёвых служачых м. Талачын—на 400 руб., рабочыя Аршанскага друкарні—на 825 руб.

Падпіска з кожным днём пашыраецца. Большасць падпісваецца на месячны аклад пэнсіі.

Р.

На поўны месячны аклад

На гарбарні «Большавік» арганізавана камісія садзейнічання распаўсюджвання 2-ой пазыкі.

Ужо падпісаліся некалькі рабочых на поўную месячную пэнсію, што дало 1300 руб. Заўком лічыць, што падпіска на заводзе дасць 25 тысяч рублёў.

Каб даць рабочым магчымасць падпісацца на вялікія сумы, заўком узяў захады дапамогі перад завадаруіцтвам аб змяншэнні адлічэнняў з пэнсіі рабочых у часе падпіскі.

А.

Растлумачыць значны пазыкі жонкам рабочых

Зусім нядаўна на заводзе «Чырвоная Зорка» выдзелена камісія па распаўсюджванні пазыкі, яшчэ не пачалася раз'ясняльная кампанія, а ўжо шмат рабочых падпісаліся на пазыку.

Большасць зрабіла падпіску на 100 проц. акладу. Есць і такія, што падпісаліся на 150-200 проц. месячнага заробтку.

Да тэхсекратара ляснікі з'явіліся старыя рабочыя Пагоцін і Крулін і прасілі запісаць іх на індустрыялізацыю на суму, раўную месячнай пэнсіі, хоць яны і сямейныя, але ад маладых не адстануць, гаварылі яны.

Неабходна растлумачыць значны пазыкі жонкам рабочых, бо ёсць і такія, што перашкаджаць мужыкам падпісацца. Трэба сабраць сход рабочых і іх жонак і паставіць на ім даклад аб пазыцы.

А. М.—ў.

Адлічылі месячны заробтак

«100 проц. месячнай зарплата—на куплю аблігацый пазыкі»—такі лозунг выкінулі супрацоўнікі Белмэжтрэсту. 18 супрацоўнікаў (рошта ў водпуску) падпісаліся на 2.000 руб.

Некаторыя перавысілі месячны заробтак. Прыклад Мэжтрэсту па-

Наш удзел у сацыялістычным будаўніцтве

Рабочыя лесазаводу «Пралетары» (Мазыр) за 1 дзень падпісаліся на 2315 р. і выклікалі рабочых усіх заводаў Лесбелу, а таксама рабочых і служачых ст. Мазыр паслядаваць іх прыкладу.

У пастанова агульнага сходу рабочых адзначана, што 100 проц. ахоп рабочых і служачых падпіскай на суму месячнай пэнсіі зьяўляецца лепшым доказам удзелу пралетарыята ў сацыялістычным будаўніцтве.

Сход пастанаваў пачаць адлічэнні з зарплаты з верасня месяца, каб павялічыць растэрміноўку да 10 месяцаў.

Вылучана камісія садзейнічання з 5 асоб.

Р.

Рэалізацыя пазыкі ў Менскай акрузе

Менская акруга атрымала заданне рэалізаваць аблігацыі 2-а пазыкі на суму ў 1.350.000 рублёў. З гэтай сумы адзін мільён будзе рэалізаваны па калектыўнай падпісцы сярод рабочых і служачых, рэшта—на вёсцы.

Парадак проджу аблігацый пазыкі

Рэалізацыя другога пазыкі індустрыялізацыі сярод гарадакога сельшчына будзе праводзіцца з 1-га верасня на 31-е кастрычніка 1928 году ўключаючы за гатоўку з адзінацвяразовай аплатай усяго кошту аблігацый, і з растэрміноўкай плацяжу: калектыўным падпішчыкам—на 8 месяцаў і індывідуальным—на 3 месяцы. Продаж аблігацый у парадку калектыўнай падпіскі, як у горадзе, так і ў вёсцы, праводзіцца ў працягу ўсяго перыяду рэалізацыі, па намінальнай цэне, без спаганання наросных па бягучаму купону працэнтаў. Першы ўнёс на калектыўнай падпісцы ў размеры 2-х рублёў за цэлу аблігацыю і 41 кап. за адну пятую частку аблігацыі

Клясавы вораг за заслонай эвангелья

Антырэлігійная прапаганда з мёртвага пункту ня зрушана

Расьце актыўнасць папоўства, а антырэлігійная прапаганда значна аслабла

(Барысаў)

1-га жніўня ў Нова-Барысаве адбылася нарада культкамсіі прафсаюзаў з удзелам прадстаўніка саюза бязбожнікаў тав. Пакроўскага, прысвечаная пытанню ўзмацнення антырэлігійнай прапаганды.

Тав. Пакроўскі ў вельмі цікавым двухгадзінным дакладзе спыніўся на ролі рэлігіі ў сучасны момант і падрабязна ахарактарызаваў тыя метады працы, якія павінны ўжывацца ў барацьбе супроць выраснай актыўнасці папоў розных рэлігій.

Выступаньні ў спрэчку падкрэслі значную актыўнасць папоўства і паслабленне антырэлігійнай прапаганды.

Асаблівую актыўнасць праўляюць ксяндзы. Вось, напрыклад, у польскай савецкай школе арганізавалі піянерскі атрад. Ксёндз абышоў хаты бацькоў і ўгаварыў іх не аддаваць дзяцей у піянеры. У выніку атрад разваліўся.

На рэлігійныя свята ксяндзы прыцягваюць масы народу; сярод іх нават камсамольцы і партыйцы.

Ня сьпяць і рабіны. Яны выяжджаюць «на дапамозе» беднаце. Перад велікаднём зьбіралі грошы і раздавалі бедным «на магу». На гэту жа мэта атрымліваюцца грошы з Амерыкі.

А праца бязбожнікаў амаль што спынілася.

На фабрыцы «Чырвоная Бярэзіна» некаторыя рабочыя хацелі арганізаваць ачэйку бязбожнікаў, але сакратар парткалектыву не дазволіў, зьявіўшы: «у нас і так шмат добраахвотных арганізацый».

У некаторых прадпрыемствах арганізавалі куткі бязбожнікаў, павесілі пількаты, але яны пакрыліся пылам, працы ў кутках няма ніякай.

Слабая антырэлігійная работа ў школе. Настаўнікі не падкрэслівалі антырэлігійнага моманту ў выкладанні. Быў выпадак, калі настаўнік рабіў антырэлігійны даклад, а вучні пасадзілі яго ў «галашу». Паасобныя настаўнікі і вучні падтэхніку самі выконваюць рэлігійныя абрады.

Нарада наменіла рад мерапрыемстваў па палепшанні антырэлігійнай прапаганды ў Барысаве.

Але гэтыя мерапрыемствы нічога не дадуць, пакуль ня будуць знішчаны тыя пасыўныя адносіны да працы, якія зараз наглядаюцца з боку большасці партгэчэк і прафарганізацый.

Я. сіроцкі.

Папы ўхіляюцца ад падатку

Папы, рабіны і ксяндзы прывыклі



Папоўскі «актыў»

Наш «пасыў».

Твар чорнай арміі

У БССР існуе 2.000 армія папоў розных рэлігій. Яны ня толькі моляцца ў царквах, сынагогах і касьцёлах, але маюць свае арганізацыі—свой сталы апарат.

У БССР ёсць 8 розных сэкцанцкіх аб'яднаньняў. Вось, напрыклад, сэкцыя адвэнтыстх мае апарат з 2-х платных працаўнікоў пры 110 членах абшчыны.

Баптыстысты маюць апарат з 9 сталых працаўнікоў пры 1.500 членах абшчыны. У эвангелістых налічваецца 2.500 членаў і 12 працаўнікоў, з якіх 9 раз'яздных агітатараў.

Рознымі сэкцанцкімі і абшчынамі выдана ў мінулым годзе 20 друкаваных аркушаў рэлігійнай літаратуры.

Баптыстысты маюць нават у Менску свой «аддзел працы».

Вось што пішуць яны ў сваім паведамленьні ў Маскву: «Если требуется надежная прислуга, нанIMATEЛИ ИДУТ К НАМ, а не на биржу труда».

У Мазырскай акрузе ёсць сэкца «карпееўцаў», або багамолаў. Сэкца складаецца з некалькіх сямей. Праца гэтай сэкцы яскрава сьведчыць аб контррэвалюцыйнай сутнасці сэкцанцкага руху. Яны правядаюць аб бліжнім канцы сьвету, які, па іх думцы, павінен наступіць ў перыяд з 1920 па 1932 год. Савецкую ўладу яны лічаць «уладай дэявала».

Іх метады барацьбы—не плаціць падаткаў, не даваць ніякіх вестак

Царква падтрымлівае несьвядомасьць і забабоны

Выпрацуем сур'ёзны плян антырэлігійнай прапаганды

Мы ведаем, якое вялізнае значэньне мае рэлігія ігчэ і зараз у жыцці несьвядомай часткі рабочых і сялян

аб сабе, адмаўляцца ад усякіх зносінаў з савецкімі арганізацыямі. Даходзіць да таго, што розныя адвэнтынікі фінансуюць, с-савету яны зарываюць у зямлю, каб ня мець ніякае справы з «навожденнем дэявала».

Кіруе імі былы царскі жандар. Больш умеда, дыпلماتычна дзейнічаюць іншыя сэкцанты. Яны не паказваюць адкрыта свайго контррэвалюцыйнага твару, але на сваіх малітвенных зборшчынях прапаведваюць ідэю «міжклясавога яднаньня», міру паміж капіталістымі і рабочымі, «смирения перед всевышним» і г. д.

За апошні год лік баптыстх і эвангелістх узрос на 2,5 проц. За мінулы год рэлігійныя абшчыны ўзраслі на 4 адзінкі (14 распаліся, 18 з'арганізаваліся).

Кадры сэкцантэў растуць ў горадзе за кошт дэкалясаванага элементу, у вёсцы—за кошт заможнікаў.

У прыватнасці ў Менску баптыстысты аб'яднаюць несьведомых хатніх работніц, жонак рабочых, саматульнікаў. Прапаведнікі і правадыры—былыя гандляры, чыноўнікі, афіцэры і, наогул, «былыя людзі».

Наведваньне рабочымі царквы падае. Духаўнікі шукаюць спосабаў павялічэння наведваньня. Адсюль—рост актыўнасці папоў розных рэлігій розных сэкц.

Ім трэба супрці паставіць вырасную актыўнасць арганізацый бязбожнікаў.

Л. П.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

У Брагінскім раёне пачаліся хлебазагатоўкі

ГОМЕЛЬ. Брагінскі раён, які называюць «Гомельскай Украінай», узмоцнена рытуецца да хлебазагатоўкаў. Кіруючыя арганізацыі прапрацоўваюць пляны, памляюць мерапрыемствы і метады працы з такім разлікам, каб ужліцца леташнія памілажы.

Спажывецкае таварыства робіць адбор аднаведнага апарату і будзе новыя склады з тым, каб сляне, здаўшы асоб, тут-жа малі атрымаць патрэбныя ім тавары.

Праўленне спажывецкага таварыства пачало закупку новага асоба, які лічыць дасяганае на палёх, шылажам заключылі дагаворы з асобадатчыкамі і выдачы авансуй. Прапрацоўваецца пытаньне аб тым, каб таварыства ўзяло на сабе вылату сельска-заснадарчца падатку за сялян. Гэта значна палегчыць сьлянства ў яго працы, бо дасць яму магчымасць спакойна і несьпяшаючыся сабраць ураджай.

Працаўнікі кааперацыі баліца толькі таго, ці вопіць прамысловыя тавары для здавальнення патрэб сьлянства.

Перад новым навучальным годам

СЛУЦКАК (Улас. нар.). У раёне ідэа падрыхтоўчай праца да новага навучальнага году. Галоўная ўвага зьвернута на сваячасовае заканчэньне рамонта школьных памяшканьняў. Рамонты будуць скончаны да 16 жніўня. Разгортваньне сеткі вясковых школ мае на ўвазе паліжэньне іх да саўгасаў і калгасаў. Для большага ахопу дзяцей беднаты, пры адной з вясковых сямігодкаў будзеца інтэрнат. Пры другой вясковай сямігодцы, у сувязі з вялікім напіванам дзяцей беднаты, будуць арганізаваны 5 і 6-ая роўналеглыя групы.

Намечана ўвесці ўсеагульнае навучаньне для дзяцей 8-мігадовага ўзросту ў горадзе і на раёне ў тых сельсаветах, дзе маецца выстарчальная сетка школ. Па гэтай лініі праводзіцца растлумачальная праца сярод насельніцтва.

Для забеспячэння батрацка-бядняцкай часткі дзяцей пры правядзеньні ўсеагульнага навучаньня будуць скарыстаны фонды беднаты.

Укамплектаваньне школ гораду і раёну настаўнікамі і вучнямі скончыцца да 16 жніўня.

Швейная фабрыка забяспечана заказамі

ГОМЕЛЬ. У апошнія часы разгарнулася праца на Гомельскай швейнай фабрыцы. Прадукцыя фабрыкі за ліпеня складала 100.000 руб. Уся прадукцыя, якую фабрыка выпрацуе да 1-га кастрычніка, ужо запрадана. Качэткавое абталяваньне фабрыкі тармажыцца марудным ходам будаўнічых работ, якія праводзіць Жылмаа-саюз.

Толькі 49,6 проц.

ГОМЕЛЬ. (Уласны нар.). На 1-га жніўня па акрузе сабраўна толькі 49,6 проц. сум самаабкладаньня. Па асобных раёнах акруі, як Веткаўскі,

Новы трамвай у Віцебску

ВІЦЕБСК. (Уласны нар.). З Беларускай аддзяленьнем электратэхнічнага трэсту заключаен дагавор на пабудову ў г. Віцебску новага трамвая з пракладкай ліній у ваколіцы гораду і залінейнага раёны. Праект трамвая будзе закончаны да кастрычніка месяца. Трамвай будзе атрымліваць ток з Асістрою.

Разлажэньне смалявіцкага міліцэйскага апарату

Сувязь з кулацтвам, п'янства і хабарніцтва

СМАЛЯВІЧЫ. (Уласны нар.). Выявілася, што смалявіцкая міліцыя разлажылася пад уплывам сувязі з кулацкім элемэнтам. Міліцыянэры выпівалі, бралі хабар і рабілі іншыя злачынствы.

Старэйшы міліцыянэр Прыёмка, ведаючы аб тым, што яго хатняя гаспадыня прадае самагон, ня прымаў ніякіх мер.

У сакавіку месяца міліцыянэр Кохан разам з міліцыянэрам Тунікам, Патрушэвічам і старэйшым міліцыянэрам Прыёмка выпівалі разам з прыватнымі гандлярамі Авэрбухам і Пэрэльманам, вядома за кошт гандляроў. Міліцыянэры за выпіўку рабілі гандлярком розныя паслугі. Калі Пэрэльмана і Авэрбуха судзілі за гандаль самагонам, дык некаторыя міліцыянэры пайшлі ў суд у якасці сьведкаў з боку гандляроў у іх абарону.

Устаноўлена, што некаторыя міліцыянэры штомесячна атрымлівалі пэнсію ад кулакоў-самагоншчыкаў за утойваньне іх ад належных устаноў.

Аб разлажэньні міліцыі ў Смалявіцкім раёне, аб тым, што міліцыянэры п'юць і бяруць хабар, ведаў начальнік міліцыі Ляховіч, але ён ня ўжываў ніякіх мер для аздараўленьня ўстаноў.

Усе вінаваты арыштаваны, зьняты з пасады і адданы пад суд.

Сьлянства Смалявіцкага раёну жадае, каб справа гэта слухалася на месцы ў паказальным парадку. Будзем спадзявацца, што суд гэта пажаданае сьляян выканае, і вінаватыя атрымаюць заслужаную кару.

С. Рабіна.

Як загінула добрая справа

МСЫЦІСЛАЎ (Уласны нар.). У в. Асмадоўкі, Мельсцэўскага раёну, Аршанскага акруі, было з'арганізавана крэдытнае таварыства, у якасці старшын якога прызваў Васількоў Мікола.

Васількоў адрозу пачаў дзейнічаць. Ад прызначкаў ён вырुकку забіраў і клаў сабе ў кішэнь. Ніякіх сапсаў у касавай вясне не рабіў. Рахункаводам пазначыў малаіснаснага чалавека. Рэвізаву краш ён сам.

Аднойчы, пасля аробленне рэвізіі, Васількоў заявіў, што прыватнык Лісаў ерабіў раскрату на 303 рублі. Лісаў быў азьдольна. Узліў другога прыказ-

Падпіска сярод са- матужнікаў

Падпіска сярод са- матужнікаў

Беларускі саматужна-прамысловы саюз выдае ўзмоцненую падрыхтоўку да рэалізацыі пазыкі. Згодна паставы агульнага сходу, супрацоўнікі Беларова, якія атрымліваюць вялікую пэнсію, павінны падпісацца на двухмесячны, а члены арцелі—на месячны аклад.

Падрыхтоўка да рабселькорайўскай нарады

На сходзе рабёрну і членаў рэдакцый насьценгазэт 9 жніўня оклад цэнтральнай камісіі па падрыхтоўцы папоўнены 5-цю абранымі рабёрамі: т. т. Агушчэвіч (МББ), Папроўскі (М. Чырв., Зорка), Гарталава (Спіртзавод), Левіт (1-я дзяржаўная) і т. Байніным (АБВШ).

Па Саюзе Савецкіх Рэспублік

(Агляд за тыдзень)

Хлебзагатоўні

У хлебзагатоўках за апошнія 10 дзён ліпеня—значны рух уперад. Так, за 6-ю п'яціднёўку ліпеня, па няпоўных даных, Саюзхлебам загатоўлена ў два разы больш 5-й п'яціднёўкі ліпеня; за 5-ю-ж п'яціднёўку ўсімі арганізацыямі было загатоўлена на 30 проц. больш 4-й п'яціднёўкі.

Надавычайнае значэнне мае пастава НКГандлю СССР ад 4-га жніўня аб цэнах на мuku і печаны хлеб. Па гэтай паставе цэны на печаны хлеб у рабочых, сельскагаспадарчых і хлябаводчых раёнах застаюцца ранейшымі, ня гледзячы на павышэнне загатоўчых цэн на зярно. У астатніх раёнах дана будзе ўзята толькі на 1 кап. на кіл. Такім чынам, зараз важнейшае пытаньне ў хлебзагатоўках, гэта—наибольшае зьніжэнне накладных выдаткаў загатоўчых арганізацый, бо толькі дзякуючы гэтаму можна накрыць перавышэнне цэн на зярно, не падаражваючы ў той-жа час печанага хлеба.

У Кіргізіі ў гэтым годзе ўпяршыню ўводзяцца даплаты за лепшую якасьць здананага хлеба.

Больш хлеба!

Павялічыць колькасць хлеба ў краіне—важнейшая чарговая задача нашай гаспадаркі. Галоўны шлях да гэтага—агульнае ўздым ураджайнасці сельскага гаспадаркі. Як падвоіць нашы ўраджай—гэта штатнае прапрацоўваецца ў цэнтры: на нарадах спецыялістаў і ў Савнаркоме РСФСР пры абгаварэнні стану даследчае справы. Досьледы, якія вяліся самімі сельцамі, далі павышэнне ўраджая толькі за адзін апошні год на 70 млн. пуд. Неабходна, як мага больш пашырць даследчую справу. НКЗ РСФСР вырашана правесці некалькі нарад на месцах з удзелам сельскага актыву для абгаварэння пытання аб павышэнні ўраджайнасці.

Адзін з шляхаў да павялічэння колькасці хлеба ў краіне, гэта—стварэнне новых зерных саўгасаў, што і робіцца ўжо зараз. На гэтую справу традыцыйна вялікія дзяржаўныя сродкі, таму да яе патрэбна асабліва ўвага. А між тым, ня ўсюды выдзецца выстарчална падрыхтоўка да гэтых справы. Так, у Казахстане, дзе арганізоўваюцца зерныя саўгасы на плошчы ў 3 млн. гектараў, на месцы ня ведаюць дакладна, колькасці незанятае зямлі, якая была-б прыгодная пад саўгасы, ня ведаюць работы ўжо існуючых саўгасаў, няма арганізатараў для новых саўгасаў, няма ніякіх плянаў разгортвання саўгасаў. Як мага больш самай дакладнай падрыхтоўкі да гэтай новай і важнейшай справы—вось аб чым трэба памятаць.

Падрыхтоўка да азімага севу—таксама важнейшы момант у барацьбе за большую колькасць хлеба. На Украіне, дзякуючы сваячасовай дапамозе, удала праішоў перасев азі-

Паны, равны і косяды прывыклі стрыгчы статак веруцых. Калі-ж ім прыходзіцца плаціць законам устаноўленыя падаткі, яны ўсялякімі спосабамі імкнуцца ашукаць казну.

Яны пішудь, скардзяцца, адпываюцца, крычаць, плачудь: прыходы ня прыбытковыя, вера Хрыстова «оскудела».

Некаторыя паны гадамі ня плаціць напрыбыткавага падатку, разлічваючы на «мяккасардэчнасць» мясцовай улады.

Нядаўна ў парсудзе 4-га вуч. Менскай акругі разглядалася справа пана Рубановіча па абвінавачванні ў злосным неплацяжы напрыбыткавага падатку за 1927 г.

Рубановіч сыстэматычна ўхіляўся ад уплаты 20 руб. 50 кап. падатку за мінулы год, на гледзячы на поўную магчымасць унесці гэту суму. Мала гэтага, Рубановіч і ў гэтым годзе ня ўнёс да тэрміну пазначнае сумы падатку.

Нарсуд належным чынам апачіў хітрыкі Рубановіча прыгаварыўшы яго да пазбавлення волі на тры з паловай м-цы і прымуовага спягнаньня падатку сумесна з пеняй.

Н.

Цьвёрдалобья адміністратары

Незаконнае звальненне старэйшых служачых

Іспыты з „налёту“

Адміністрацыя ст. Бярэзіна Зах. чыгунак у асобе начальніка 3-га аддзялення службы экспліатацыі Крывенка і начальніка станцыі ўрублеўскага чамусці парашыла «амаладзіць» штат служачых.

На станцыі Бярэзіна звыш 30 год працавалі тры чалавекі: багаўшчкі Крыўцоў і Барысэвіч і багажны касір Багамолаў.

Адміністрацыя парашыла ад іх пазбавіцца. Паслаі іх на ўрачэбна-кантрольную камісію. Камісія прызнала пазбавіцца т. т. здаровымі здольнымі да працы.

Што робіць начальства? Яно назначыла «інвалідам» іспыты, якія былі зроблены чыста «па-махноўскі»—мэтадам налёту.

Прыехала начальства, захавіла з сабой вынадкава транспанага пад руку члена мясцовага Бадая (памочнік нач. станцыі Бярэзіна).

У разгар работы выклікалі кандыдатаў на звальненне і пачалі іх «экзаменаваць». Іспыты наслі характар здымаў. Ніхто не палірэдзіў таварышоў некаторыя з іх былі выкліканы пасля 12-ці гадзінага начнога дзяжурства. Член мясцовага Вадаў падпісаў акт камісіі бяз усякага даручэння на гэта мясцову.

У выніку камісія вынесла паставу, што т. т. «іспытаў» ня вытрымалі і ніякіх надзей на ўсваенне ведаў не праявілі.

Акт паслаі ў Гомель. У хуткім часе адміністрацыя атрыкала панеру ад ДНЗ Заходніх чыгунак з прапановай звольніць з 1-га жніўня нявытрымаўшых іспыты. Звольненныя падалі скаргі ў мясцом Дорпрафсэц.

Заява была разгледжана на пашыраным пасяджэнні мясцова сумесна з дэлегатамі і зборшчыкамі.

У паставе адзначана, што звальненне праведзена бяз усякага ўважэння з РКК. Самы мэтад звальнення зьяўляецца ня толькі няправільным, але антысавецкім.

Цэнтр прыпыніў звальненне ні ў чым невінаватых працаўнікоў, якія аддалі ўсё сваё жыццё рабоце на чыгуначным транспарце.

РСІ павіна ўмяліцца ў гэту справу і пакараць адміністрацый, якія заблылі аб тым, што яны жывуць у савецкай краіне.

Члена мясцовага Вадаў, які падпісаўся пад актам звальнення без даручэння мясцом, неабходна зьявіць з прафэсійнай работы. Нам непатрэбны падхалімы і блудлівы.

О. П.

першагадзе на ім на шыю правабараў барыцьбы за новы пабыт, за новыя формы грамадства.

Мы не павінны абмяжоўвацца прывідзеным у жыццё фармальнага мерпрыемстваў па адлучэнні царквы ад дзяржавы, але наадварот, узмацняць сваю ўвагу перахваляванню шырокіх працоўных мас на аснове антырэлігійнай прапаганды.

Неабходна растлумачыць шырокім масам, асабліва сялянству, ня толькі ўсё хлусьню і сутнасць рэлігійных поглядаў, але гісторыю барацьбы праваслаўнай царквы супроць рабоча-сялянскіх мас, супроць рэвалюцый.

Антырэлігійная прапаганда ў ВССР аслабла. Трэба прыняць усе меры да яе ўзмацнення, каб дапамагчы рабочаму і селяніну зжыць канчаткова веру ў бога і рэлігійныя забабоны.

Царква падтрымлівае несельскадому, цемру, забабоны сярод працоўных. Нельга забываць, што на працягу многіх стагоддзяў царква выкаўвала сваю ідэалогію, укараняла рэлігійныя погляды, якія, зразумела, аблягчаюць яе цяперашнюю работу.

Таму мы павінны вырацаваць сур'ёны плян сталай антырэлігійнай прапаганды, асабліва там, дзе прадстаўнікі рэлігіі адкрыта звязаліся з непрацоўным элементам гораду і вёскі.

Мы павінны падрыхтаваць спецыяльны антырэлігійны актыў для работы сярод працоўных, для ідэалогічнай барацьбы супроць папоўскай прапаганды.

А.

абоюбы раёнак акругі, як Веткаўскі, Буда-Кашалёўскі і інш., працамі паступальна зжыць ніжэйшым.

Акцыямкам запранаваў РВК пачаць прымуовае спажыванне заціна-сачанасці са злосным неплацельшчыкаў.

Мадэльныя саборніцтвы ў Віцебску

ВІЦЕБСК. 2 верасня акруговы савет Асекаўхімі арганізуе першы ў аб'ектнім годзе саборніцтваў ятакоўчых мадэльнай азінапаратаў, якія павінны выявіць дасягненні віцебскіх мадэль-отых за мінулы год.

Пяцігадовая цяганіна

БАГУШЭВІЧЫ. (Ад наш. сел'скара) З аднуіччых па бюджэце сродкаў на выдачу пэнсіі інвалідам ваіны Багушэвіцкім райвыкалком за 9 месцаў 1927-28 г. выдана ўсяго толькі 16 проц. сумы, вызначанай да выдачы за гэты год. Прычынаю такога нязначнага выдаткавання сродкаў зьяўляецца абурочная дэградацыя, якая мае месца ў справе вызначэння пэнсіі. Ёсць выпадкі, калі па 5 год цягнулася справа з вызначэннем пэнсіі. Раёны камітэт сельскага дапамогі хадзіліцтвам аб вызначэнні пэнсіі не разглядае па меры іх паступленняў, а чакае, пакуль зьявіцца з паўсотай заваў, каб іх разам разабраць.

Гэтай цяганіне трэба пазакчыць каноп Д. Казачноў.

буй зьяўляюся. Уважлівае ўважэнне прымае Гавчарова. Яму Васількоў таксама прысаў растрату ў 150 руб. і звольніў. Пасля Васількоў прысаў растрату трэціму прынаваўцу Марозу ў 54 руб. За Марозам былі звольнены яшчэ тры прынаваўцы, якім Васількоў прысаў растрату.

Пасля году і 5 мес. таёй работы Васількоўа крэдытнае таварыства развалілася.

Зараз выявілася ўжо, што віноўнік усіх растрат і агіднасьці Васількоў. Яго аддалі пад суд. Застаецца зваітацца, чаму мясцовыя адпаведныя арганізацыі не звярнулі ўвагу на справу таварыства ў свой час.

Алесь Стаховіч.

20.000 пайшчыкаў

ГОМЕЛЬ. На 1-га жніўня Гомельскі ЦРК пазічвае 20.000 пайшчыкаў. Рост ЦРК быў асабліва моцым за апошніі месяцы.

У выніку неасцярожнасці — сьмерць

ГОМЕЛЬ (Уваж. нар.). На Добрунскай ф-цы „Герой Працы“ 8-га жніўня раініцаю меў месца няшчасны выпадак з рабочым Руевым. Пры пераводзе паса з халастога шківа на функцыянальны, Руеў быў захоплены трансмісіяй і, атрымаўшы пералом рук і ног, хутка памёр.

Высветлілася, што майстар папярэдзіў Руева, каб той перш, чым зьявіць пао, спыніў варштат, але Руеў гэтага не зрабіў.

Манаполія жонкі „адказнага“

Сямейная крамка пад дзяржаўнай вывескай

Хто бываў у менскіх кіно, напэўна звярнуў увагу на кіёскі з кінолітаратурай.

З прыёмнай усмешкай дзяўчына-прадаўчыца прапануе вам набыць на памяць адкрыты з фатаграфіямі розных замежных і савецкіх «кінозорак» і ўлюбленцаў публікі: красуні Мадзіноўскай, «божественной» Анэль Судакевіч, караля трукаў Гары Піля і інш. Ёсць у кіёску біяграфіі і характарыстыкі кіно-артыстаў, ёсць розная літаратура, прысьвечаная пытаньням тэатру і кіно.

На ўсім—аўтарытэтны штамп Маскоўскага выдавецтва: «Кіно-тэа-печать».

Дзяўчына царліва і ахвотна перабрае сумесна з вамі дэсаткі адкрытак і брашур, растлумачваючы якасьць кожнай «зоркі», сумесна з вамі прыходзіць у захвалёны ад «вартасці» Натэ Вячэрадзе і Ліі дэ-Пунці і нарэшце дабіваецца свайго—кіёск пазбаўляецца ад кніжкі або адкрыткі.

Прадаўшчыцы прадуць на процантах з рэалізаваных сум, яны вельмі зацікаўлены ў посьпеху гандлю.

Хто стаіць на чале гэтай справы, хто кіруе сеткай «панянак» з кінокіёскаў?

Вось тут і пачынаецца самы цікавы разьдзел нашай гісторыі.

Тэа-Кіно-Друк мае ў Менску свайго ўпоўнаважанага. Яму даручана распаўсюджаць кіно-літаратуру па водле спецыяльнага дагавору, на аснове працэнтнай узагароды.

Пасада ўпоўнаважанага чамусці зьяўляецца манаполіяй жонкай некаторых нашых адказных працаўнікоў.

Раней гэтай справай загадвала жонка былога кіраўніка галоўнай канторы газ. «Звязь» М. Рубін-

штэйн, вараз—жонка загадчыка Белканторы газэты «Известия» і «Правда» тав. Башынкевіча.

Чаму не зарабіць 50-70 руб. у месяц на пуду і фільмакоў? Вельмі прыемна, незалежна ад 250-300-рублёвай пэнсіі мужа, мець сваіх некалькі рублёў.

Дык і работа невялікая. Табе дазваляецца наймаць агентаў, звычайных дзяўчат, плаціць ім нявяжучую долю сваёй працэнтнай узагароды, а самой займацца толькі прыёмам і выдачай літаратуры, а таксама вядзеньнем невялікай, нескладанай справадазначнасьці.

Усё гэта робіцца дома, сямейным парадкам. Муж дапамагае весці справадазначнасьць, муж замяшчае жонку ў часе дачнага сезону.

А з агентамі клопату мала: ніякіх дагавораў, ніякіх пісьмовых умоў; ні саюз, ні страхкаса, ні РСІ не націскаюць, наогул, мясцовая РСІ пад таёй ня мае ўлады, ты ўпаўнаважаная цэнтру, ты падпарадкавана непасрэдна Маскве. Ня жыцьцё, а масьленіца!

Чаму гэта райская служба—у манаполіі ў жонкай спецазначнікаў?

Справа ў тым, што патрэбна гарантыя, патрэбна матэрыяльнае забеспячэнне дагавору. Муж мае сувязь у Маскве, муж адказнае за жонку, муж гарантуе яе крэдыта-вядольнасць і сумленнасць. Патрэбна гарантыя саліднага чалавека, які пахне двума-трымастамі акладаў.

Доўга працавала так прыватная крамка пад дзяржаўнай вывескай. Аднойчы разглыралася бура ў гэтай ціхай прыстані. Маладая, бедная прадаўшчыца Гардон асьмелілася загаварыць аб разьмерах свайго заробку: ці нельга яго павялічыць.

Упаўнаважаная ў адказ высунула

прапанову: даць залог у забеспячэнне даверанай літаратуры, або гарантыю адказных працаўнікоў. У дзяўчыны ёсць знаёмія, нажал, яны атрымліваюць толькі ад 100 да 130 руб. у месяц. Знаёмых вышэйшага рангу яна ня мае, а ўпоўнаважанай патрэбна гарантыя асоб з спецаўкай. Дзе іх узяць.

Спрэчкі скончыліся тым, што «мадам» разгневалася і спыніла выдачу літаратуры. Самае сапраўднае звальненне, але без усякіх кампансацый і савецкіх правалі.

Ад «назвычайных хваляванняў», упаўнаважаная павсавала выгляд твару і паехала для папраўкі здароўя на дачу.

Загадам па ўпаўнаважым прадстаўніцтва «Кіно-Тэа-Друку» ў Менску часовым выканаўцам абавязкаў упаўнаважанага назначаны яе муж. Гардон звярнулася да апошняга. Башынкевіч узятыматыўна прапанаваў: «у трохдзённы тэрмін паехаць на дачу і прасіць выбачэння ў мадам».

Гардон звярнулася ў РСІ. Бюро скаргаў вынесла паставу: «Прызнаць, што звальненне няправільнае, што назначэнне жонкі Башынкевіча зьяўляецца пратэктарызмам і прасіць НК РСІ СССР зьявіць яе з пасады ўпаўнаважанай».

Гэтым пакуль і закнчыўся інцыдэнт, павсавашы кроў упаўнаважанай «Тэа-Кіно-Друку».

Нам здаецца, што гэта справа яшчэ ня скончана. РСІ павіна зацікавіцца парадкам у сямейнай прыватнай крамцы, якая аддана ў манаполію жонкам спецазначнікаў і гандлю пад вывескай дзяржаўнага выдавецтва.

І. Барышанскі.

ЗА АЎТАМАБІЛЬ

ПЕРШЫЯ ПОСЬПЕХІ

У сучасны момант «Аўтадор» налічвае па БССР выш 7.000 членаў. Акрамя таго акруговыя аддзяленні прыслалі ў праўдзёнае заявак яшчэ на 1 в. пат. тыс. членскіх білетаў. Аформленых ачкоў існуе 130. Але ёсць яшчэ вялікая колькасць ачкоў, якія яшчэ не зарэгістраваны ў цэнтральным праўдзёні. Значная колькасць ачкоў арганізавана ў вёсках і раёнах. Лепш за ўсіх працу вёскае аддзяленне «Аўтадору», якое налічвае 1.200 ч. У адной ічэйцы заводу «Метром» налічваецца звыш 450 членаў. Дрэнна працуюць адрозненні аддзялення, якое нават ня ўлічвае сваіх рабных ачкоў, таму яны прымушаны звартацца ў цэнтральнае праўдзёнае.

Паспяхова дзейнічае «Аўтадору» характарызацыя радам прыкладу ў ровных акругах. Пад кіраўніцтвам менавіта аддзялення насельніцтвам пры ўзле ічэйкі ў Астравіцкім Гарыду былі праведзены работы па спраўдзёні паўднёвых шляхоў да вёскі Галіца, Астравіцка-Гарадзецкага раёну на працягу 140 метраў. Пабудаваны 4 невялікія масты, праведзены вадаадводкі, прастаноены трубы і г. д.

У Бабруйску «Аўтадорам» уварышыно ўстаноўлены аўтабусны рух. Покі курсіруе адзін невялікі аўтабус таго-ж тыпу, што і ў Менску. Куляюцца яшчэ два аўтабусы таго-ж тыпу. За прыезд на самую далёкую адлегласць бяруць 30 кап. Члены «Аўтадору» па праўдзёні влікі плацяць 2/3 працэнта ад затымаў. «Аўтадор» у Бабруйску карыстаецца вялікай папулярнасцю. Бабруйскае аддзяленне мае 23.500 р. сваіх сродкаў, ужо налічвае 1.000 членаў, але звыш у члены і яшчэ больш паспакоя, чым раней.

Ічэйка «Метпрому» ў Віцебску набыла два аўтамабілі і адну матарную лодку, 30 чалавек скончылі курсы дарожных майстраў і разасланы на работу.

У Мазырскай акрузе ў рэдкае участкаў праводзіцца пасадка кроў павышана дарог, што дапамагае ўтрыманні іх у належным парадку. Ічэйкі па заданні дарожнай свідчы выдзі нагляд за метагаспадарствам выдатнае сродкаў, якія паступаюць на дарожнае будаўніцтва ад самаабвядання.

Работа ачкоў відна і ў вёсках. Да сучаснага моманту забрукаванне вуліц у вёсках Беларусі было нейкім дэвізам. Цяпер рад вёсак, як Галіца, Церабэль (Менская акруга) і інш. сваімі сродкамі пад кіраўніцтвам ачкоў забрукаваны вуліцы. Сялянне глядзяць і дзівацца, як мяняе выгляд вёска пасля забрукавання.

У бліжэйшы час «Аўтадорам» будзе праведзены наступныя работы: для Менскай і Бабруйскай акругі восенню будзе адкрыты 4-месячны курсы па падрыхтоўцы дарожных майстроў.

У сувязі з пастановай СНК аб перадачы «Аўтадору» налікінае аўтамаатрактарнай маёмасці, асноўна будзе перадава ічэйкам для навучальных мэт. Гэта, канечна, ажывіць работу ачкоў.

«Аўтадорам» узнята пытанне аб адкрыцці пры заводзе «Метал» аўтамаатрактарнага рамонтнага цеху.

На 4-га верасня склікаецца ўсебеларуская дарожная нарада, на якой будзе пастаўлены рад пытаньняў тэхнічна-вытворчых і арганізацыйнага характару, у прыватнасці агляда аўтамабільнае і шляхавае гаспадаркі БССР, пытанне аб становішчы гарадзкіх брукі і г. д.

«Аўтадорам» выпушчаны дзве кнігі. «Справачная кніга члена «Аўтадору» выпушчана ў колькасці 2.000 экз. Яна ўжо разшлася. Гэтымі днямі паступіць у продаж «Кіраўніцтва па шляхавай справе» ў колькасці 5.000 экз. Гэта кніжка мае 86 стар., 6 лістоў табліц, шмат дыяграм і будзе каштаваць толькі 55 кап.

За час існавання «Аўтадору» ім было атрымана і размеркавана сродкаў членаў 630 вольнаспадка на пале ад 130 да 211 р. Вялікая частка іх была продана ў растэрміноўку на 3 месяцы.

За выключэннем прафарганізацый, якія чамусьці ня ідуць насустрач рабоце «Аўтадору» а ўсе грамадзянскія арганізацыі і, асабліва, урад БССР, працягваю да яго вялікую ўвагу і аказваю патрэбную дапамогу.

МЕНСК

У прэзыдыуме акрвыканкому

КАМІСІЯ САДЗЕЙНІЧАННЯ РЭАЛІЗАЦЫЯ ПАЗЫКІ. Прэзыдыум акрвыканкому арганізаваў акруговую камісію садзейнічання рэалізацыі другога пазыкі індустрыялізацыі. У склад камісіі ўваходзіць 9 чалавек пад старшынствам тав. Яцкевіча. Прэзыдыум акрвыканкому запрапанаваў усім РВК і барысаўскаму гарсавету арганізаваць камісію садзейнічання.

АРГАНІЗАЦЫЯ ДЗІЦЯЧЫХ ЯСЛІЯЎ У БАРЫСАВЕ. Прэзыдыум АВК пастанавіў рэарганізаваць барысаўскі «Дом дзіцяці» ў дзіцячыя яслі на 50 чалавек і патранат на 15 дзяцей. Інспекцы асветы запрапанавана да 1-га верасня забраць пераросткаў з дзіцячага дому ў Барысаве.

НОВЫ ВІД СТРАХАВАННЯ. Прэзыдыум акрвыканкому пастанавіў лічыць нажаданым увесці з наступнага году, як вопыт, страхаванне пасеваў ад вымачак, вымарзкаў і выправанья.

РЭЧАВЫЯ ЛІТАРЭЎ ДЗІЦЯЧЫХ КАМІСІЯ. Прэзыдыум АВК дазволіў упоўнаважанаму дзіцячай камісіі па Менскай акрузе ў час мясячніка дапамогі бяспрытульным прывесці рэчавыя літарэры і скарбоначы збор у Менскай акрузе. Рэчавыя літарэры будзе праводзіцца з 15-га жніўня і скарбоначы збор — 19-га і 26 жніўня і 2 і 9-га верасня.

Як будзе вылічвацца новая кватэрная плата

Згодна новага праёнту кватэрная плата па г. Менску будзе вылічвацца наступным чынам:

- Атрымліваючы стаўну ад 21 руб. да 30 руб. у месяц плацяць 9,3 кап. за кв. мэтр, ад 31 да 40 руб. — 12,4 кап., ад 41 руб. да 50 руб. — 15,5 кап., ад 51 руб. да 60 руб. — 18,6 кап., ад 61 да 70 руб. — 21,7 кап., ад 71 да 80 руб. — 26,4 кап., ад 81 руб. да 90 руб. — 29,45 кап., ад 91 да 100 руб. — 31 кап., ад 101 да 111 руб. — 33,9 кап., ад 111 да 125 руб. — 37,2 кап. за кватэрны мэтр. Для асоб, якія атрымліваюць пэнсію звыш 125 руб., старая стаўна кватэрнай платы пакінуты без асоблівых зьмен.

Праезд аўстрыйскіх і чэха-славацкіх спартсменаў

Учора праехалі праз Менск у Маскву каманды аўстрыйскіх і чэха-славацкіх спартсменаў у складзе 85 чал. Каманды прымуць удзел у ўсесаюзнай спартакіядзе. Замежных спартсменаў спаткалі на вакзале прадстаўнікі ЦСПСБ і ВСФБ.

Буйная зьдзелка з Лесасындыкатам

Лесобя змяшчальны дагавор з Лесасындыкатам на пастаўну ў 1928-29 г. для Украінага рынку розных леса-

За дзень

КУРЫНАЕ МЯСА ў КРАМАХ ЦРК-МЦРК наладзіў гадавы курнынае мяса. Атрымана ўжо першая партыя курэй, якая паступіла ў продаж у мясных крамах ЦРК.

ДАПАМОГА ПАГАРЭЛЬЦАМ. Менскае аддзяленне Бездзяржэтраху адлучылі 11.000 руб. на аказанне дапамогі пагарэльцам м. Дукоры.

ВАЙСКОВЫ ПАХОД МЕНСКИХ ПІАНЭРАЎ. 18 жніўня наладжваецца першы раённы паход менскіх піанэраў. Апошнія разбіваюцца на дзве арміі: «чырвоную» і «белую». Арганізаваны штаб кіраўніцтва паходам, у які ўвайшлі прадстаўнікі піанэрскай арганізацыі і Асаваіхіму.

НОВАЯ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧАЯ ШКОЛА. З новага навучальнага году адчыняецца новая с-гаспадарчая школа ў Мазырскай акрузе па культуры балот.

ПРЫЁМ У ГОМЕЛЬСКУЮ САУ ПАРТШКОЛУ. Прыём у Гомельскую сав. партшколу 2-й ступені пачынаецца 25-га жніўня г. г. Завятыкі пачынаюцца 5-га верасня.

АДКРЫЦЦЕ БІБЛІЯТЭКІ КЛЮБУ К. МАРКСА. У сярэдзі, 15-га жніўня, адрынаецца пасья рамонт бібліятэка клубу К. Маркса. Апрача старых абаватаў кніжкамі могоць прыстаць ўсе члены і кандыдаты КП(б)Б Менскай арганізацыі па запавяненні адвольных карткаў.

Часова бібліятэка будзе працаваць ад 4 да 8 гадз. увечары. Чытальня клубу адчыняецца для наведвання членамі клубу і партыйцамі 20-га жніўня.

ПРЫЁМ У МЕНСКУЮ ШКОЛУ СЫЛІПЫХ. У Менскую школу сыляных прымаюцца дзеці, як хлопчыкі, так і дзяўчынкі ва ўзросце ад 7 да 11 год. Акрамя сьледстві дзеці не павінны мець ніякіх іншых фізычных або разумовых дэфектаў, перашкаджаючых навучанню. Прыём адбываецца адзін раз у год з 1-га жніўня да 1-га верасня. Школа знаходзіцца на Савецкай вул., у д. № 13.

Здарэнні

Ад белай гараці. Учора днём на Сьвярдлоўскім рынку міліцыянерамі быў паабраны ў п'яным відзе і дастаўлены ў 3-е аддзяленне міліцыі Б. Сычой (2-я Сярдлоўская вул.). Праз паўгадзіны Сычой памёр. Доктары канстатавалі смерць ад белай гараці.

Затрыманьне хулігана. Крыжышук затрымаў вядомага хулігана Р. Пашкоўскага па мянушцы «Рожка». Пашкоўскі 7-га жніўня наладзіў у садзе друкароў двабі і напіс набой Яцкевічу і Гурэвічу.

Пасьля пажару ў Дукорах

Тэрміновая дапамога пагарэльцам

Выяўляюцца, што страты ад пажару ў Дукорах дасягаюць 100 тысяч рублёў.

Прэзыдыум акрвыканкому 9-га жніўня выявілі спэцыяльную камісію ў складзе: сакратара акрвыканкому тав. Каранеўскага, прадстаўніка акрза—тав. Казла і загадчыка акрстраху—тав. Відасава, якія выехалі на месца пажару. Камісія ішоў па месцы і быў прыстаць да месца

У прэзыдыуме гарсавету

БЮДЖЭТ Г. МЕНСКУ. Прэзыдыум гарсавету прыняў кантрольную лічбу бюджэту Менску на будучы год у суме 3.979.905 руб. У бюджэце прадугоджана павялічаны выдаткаў на прамысловасць, камунальныя прадпрыемствы і г. д.

ПЛЕНУМ ГАРСАВЕТУ НА ПРАДПРЫЕМСТВЕ. Чарговы пленум гарсавету 16 жніўня пастаноўлена склікаць па адным з прадпрыемстваў Менску. На пленуме будзе заслуханы даклад аб выніках навучальнага году і першыя вынікі навучальнай работы на будучы год.

САВЕЦКІЯ ЧАЙНЫЯ НА РЫНКАХ. Гарсавет запрапанаваў акрагандлю распадаваць пачынаць аб адкрыцці савецкіх чайных на рынках Менску.

БУДАЎНІЦТВА ЗІМОЮ. Гадавыя строю даручана выпрацаваць плян будаўнічых работ на г. Менску на зімовы час. Аднаасова гарсавет зварыўся ў Эканомраду ў просьбай указваць усім будаўнічым арганізацыям на неабходнасць распрацоўкі такіх-жа плянаў.

ГАРСАВЕТ І ПАЗЫКА ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ. Члены фінансвай свідчы гарсавету прынялі паставу падпісацца на пазыку індустрыялізацыі ў разьмеры ня менш месячнага акладу і выклікаць рэштку членаў гарсавету пасьведваць іх прыкладу. Члены свідчы прымаюцца да камісіі па садзейнічанні рэалізацыі пазыкі.

4.000 электрычных матараў

З пуокам Асістрою ўсе прадпрыемствы ў раёнах Воршы, Віцебону Копыса, Магілеву і Шклова паройдуць на асінаўскі ток. Прадпрыемствы гэтых раёнаў зараз заняты пераабладчваннем сваіх элэктра-ўстаноаў і прыстасаваньне іх да прыёмні энэргі з Асістрою. Усяго патрабуецца ўстаноўна каля 4.000 матараў у 10-12.000 конскіх сіл. У беларускае аддзяленне элэктратэхнічнага трэсту ўжо паступілі першыя завўкі на матары ў 2.400 конскіх сіл.

Беларускі лес за граніцай

Лесобя прадаў бэрлінскім і дэпльскім фірмам 60 вагонаў дубовай клёні. Беларуска фанэра ўкэрвалася на нямецкім рынку і карыстаецца добрым попытам. У сучасны момант вядуцца перагаворы з радам замежных фірм.

Паведамленьні

У павязелак, 13-га жніўня, а 7-й гадз. увечары адбудзецца пасаджэньне прэзыдыуму акругома МОРП.

Павінны прыйсьці ўсе сябры прэзыдыму.

Запрамаюцца актывісты МОРП.

— Сёньня а 7 г. увеч. адбудзецца агучальны сход лч-кі ЛКСМБ падфаку ў чытальні інтэрнату, па Ленінскай вул., № 29-35.

— Бібліятэка імя Л. Н. Талстога паведамаў ўсіх абаватаў, што з 15 жніўня да 1-га верасня будзе адчыняцца ў

БІБЛІАГРАФІЯ

За гэтыя гады

(М. І. КАЛІНІН. Артыкулы, гутаркі, прамовы. Том I і II. Д. Вых.)

Гады грамадзянскай барацьбы, гады голаду, жудаснай, бязьмежнай па-трэбы, веймавернай самаадданацыі, адбіты ў рэдкае выдатны помнік і дакумантаў. Яшчэ больш іх захавана пакуль што ў непрах архіваў, у грудках рознастайных матар'ялаў, дзе яны чакаюць сваёй чаргі, калі іх выцягнуць на свет і аддадуць у апрацоўку майстра і дасьледчыка, з якой выхадзяць сапраўдныя мастацкія творы. Часта гэтыя помнікі эпохі, пушчаныя ў шырокі зварот, выяляюць так сурова і напрыкметна, што нават вопыты, нават незалежны чытаць, які здолён самастойна арыентавацца ў вялізарных кніжных патаках, праходзіць міма іх, маюць зусім не падазраючы, як многа надзвычайна каштоўнага яны ў сабе закляваюць. Да такіх кніг трэба аднесці абраныя артыкулы, гутаркі і прамовы М. І. Калініна, якія выпушчаны Дзяржаўным выдавецтвам пад назвай «За гэтыя гады».

Два тамы, якія вышлі, ахапляюць гады 1919-1925 і зьмяшчаюць, як ужо было гаворана гутаркі даклады, артыкулы і прамовы М. І., што былі сказаны і напісаны ім у яго шматлікія пазездкі па несяжных прасторах Саюзу. Іерад намі вылізарна, усхваляваная, рознамоўная, найбольш захалусная, бездарожная краіна, ва ўсёй разнастайнасці яе кліматаў, гаспадарчых укладаў, моў інтарэсаў, мардоўскія воласці, станіцы данскіх казакаў, Чыцінска чыгунка, кантоны Татарэспублікі, Нікольска-Усурыйская краіна, чэчэпскія аулы Ваку Грузыя і г. д. Гутаркі з сялянамі, казакамі, чэркесамі на самыя хвалюючыя, самыя цікавыя тэмы. Аб гэтых гутарках адно можна сказаць: яны таксама не паўторны, як не паўторны і самыя гады, да якіх яны адносяцца. Гэта першыя гады савецкай улады. Ад іх нельга нічога адбавіць і да іх нельга нічога дадаць. Не адымеш ад іх і таго, што адзін з цэнтральных тэм пры гутарках вёскі з галавою ўраду выявілася, напрыклад, ...соль. Няма солі. Тут уся наша вёска, як на далоні. Тут і ўся эпоха

Нябачаны ён гераізм праходзіць іменна скрозь «соль», скрозь непамерныя пакуты і цяжкасьці, у якіх ішла пераможная барацьба. Перадаць усе асаблівасьці гэтых гутарак, канечна, няма ніякай магчымасці: іх трэба чытаць. Перад намі вёска, «як яна ёсьць», альбо вярней, якой яна была ў першыя гады савецкага будаўніцтва без усялякіх прыкрас, ва ўсёй падвойнасці і супярэчнасці яе аблічча, са стыхійным імкненьнем да ўсяго новага з аднаго боку, і з коспасцю, з «неадступнасцю» многіх бесплодных, але жывучых ілюзій, стамяючых істаўніаў і гаданьняў, з другога.

Гэтыя гутаркі вьяўляюцца, напэўна найбольш выдатнай часткай кнігі, але нямамлі цікавых назіраньняў і думак внойдзе чытач і ў пундэвах нататках М. І. і ў яго артыкулах аб неўрадзаі і голадзе, аб шэфстве, селькорах, самаадкацы і г. д.

Артыкулы і прамовы другога тому ахапляюць гады 1920-1925 і гуртуюцца вакол пытаньня грамадзянскай вайны, сялянскай палітыкі партыі, савецкага будаўніцтва, ролі інтэлігенцыі ў нашым Саюзе і г. д.

З першага погляду размеркаваньне матар'ялу ў кнізе здаецца некалькі страватым, але пры бліжэйшым разглядзе гэта страватасьць аказваецца ўяўнай, а парадкаў размеркаваньня упаўне матывіраваны. Асноўная мэта—даць цэлае ўяўленьне аб тым, дзе фронт і туды былі непарыўна зьвязаны, дзе ў сутнасці ніякага падзелу на «фронт» і «тыл» ня было, а была адзіная краіна, ахопленая адзіным магутным пажаданьнем—перамагчы што-б там ні было, гэта мэта дасягнецца аўтарам і яго рэдактарам цалком.

Пры ўсім гэтым, кніга гэта даступна для самых шырокіх колаў чытачоў, для самай шырокай аўдыторыі, бо яна-ж ў гэтай самай аўдыторыі і ўзнікла і іменна для яе і прызначалася. Вось чаму хацелася-б бачыць яе ва ўсіх масавых бібліятэках гораду і вёскі і па кніжнай паліцы актывістага рабочага і селяніна.

Непарадкі ў Ждановічах

Мала аднаго паветра і сонца

Патрэбна добрае харчаваньне, належны рэжым і гігіена

Ждановіцкі дом адпачынку, самы вялікі дом ва ўсёй БССР, прапускае ён штомесячна каля 650 рабочых і служачых. Вельмі важна, каб ён працаваў у нармальных умовах, каб усе недахопы, якія ёсьць, былі-б знішчаны, бо яны вельмі кепска адбываюцца на адпачываючых, не даюць ім магчымасці карыстацца сонцам, паветрам, сасновым лесам, ракой.

Ёсць недахопы, якія можна хутка зьліквідаваць.

Напрыклад, у большасці пакояў няма вешалак, сталоў, крэслаў. Прыходзіцца ўсе рэчы трымаць пад падушкай.

Матрацы не праветрываюцца. У пакоях наглядзецца вялікая цесната, у некаторых з іх жыюць па 5-6 чалавек і нават па 7-8.

Уборны на 12 дач усяго дзьве. Дзякуючы гэтаму вы наглядзеце вялікі чаргі каля ўборных.

Пакідае жадаць лепшага і харчаваньне. Меню надзвычайна аднастайнае. Сёньня катлеты, заўтра катлеты і так увесь час. А катлеты чэвэрдныя (дрыўляныя, які іх называюць); супы—вадзяністыя.

Часта не хапае нажоў, начыння. Сэзонная гародніна зусім не скарыстоўваецца. Яйкі вы бачыце рэдка, а калі даюць, дык нясьвежыя.

Прыходзіцца шмат чакаць, пакуль табе пададуць абед або сьнеданьне.

Пад чым загадам павінны знаходзіцца менскія млыны

У Менску ў сучасны момант пад загадам Менсельпрому знаходзіцца шэсьць млыноў. Некаторыя з іх нядрэнна абсталяваны і здаецца, што як ўсе прадпрыемствы (не мануфактурнага тыпу) павінны забясьлевацца сыравінай іх гаспадарамі. Але гэтага нельга сказаць аб Менсельпроме. З аднаго мільёну пудоў зярна, якое патрабуецца для гадавога перамоладу на ўсіх млынох, Менсельпром да гэтай пары дэдаў мог даць 1-2%. Як асноўны загатоўца, ён ня можа выступіць на рынку. Сталымі кліентамі млыноў былі хлебагандлючыя і хлебаснамаваючыя арганізацыі. У сучасны момант яны скараціліся да мінімуму. Млыны цяпер нагужаюць толькі дзьве арганізацыі: Хлебпрадукт і МЦРК.

У далейшым з хлебагатоўцаў застаецца толькі нанова арганізаваны Саюзхлеб—арганізацыя на ўсесаюзным масштабе. Прымаюць пад увагу, што хлеб у нас у большасці завозны, а Сагчхлеб будзе дастаўляць ня зьмта, а муку, які гэта мела месца і да гэтай

ў іх нагужуць. Такой арганізацыяй зьяўляецца Саюзхлеб, бо ён толькі адзін мае сыравіну. Апрача таго, Менсельпром мае яшчэ рад іншых прадпрыемстваў не прамысловага тыпу і дзякуючы гэтаму ён ня можа ўдзяліць тэй увагі, якая патрэбна такім прадпрыемствам як млыны.

Вось прыклад. Да гэтай пары млыны давалі досыць салідны прыбытак, ня глядзячы на гэта, яны ня маюць ні складаў, ні сьвірнаў, дзе можна было-б захавачь некалькі вагонаў хлеба. Прыбытак выкачываецца ў менш прыбытковыя прадпрыемствы, якія маюць камунальнае значэньне, а прадпрыемствы прамысловага тыпу нафта часта хіраюць.

Напэўна будзе зусім іншае, калі млыны будучы належаць адной толькі гаспадарчай арганізацыі, ў рэпарадзэньні якой знаходзіцца і сыравіна, і загатоўка, і размеркаваньне і кантроль над млынамі.

А таму, мне здаецца сваячасова трэба паставіць пытаньне: пад чым загадам павінны знаходзіцца млыны.

Примавачы пад увагу, што хлеб у нас у большасці завозны, а Саюзхлеб будзе дастаўляць на жыта, а муку, як гэта мець месца і да гэтай пары, частка мескіх млыноў прымушана будзе скараціць сваю працу, а можа і зусім зачыніцца. Менсельпром ня мае ніякіх гарантый награвіць млыны. Па майб думцы, млыны ня могуць заставацца над загадам Менсельпрому, а павінны пераключыць таму, у каго ёсць сыравіна, хто можа іх награвіць і хто будзе атрымаваць іх кантроль над млынамі.

А таму, мяне здаецца сваячасова трэба паставіць пытанне пад чым загадам павінны знаходзіцца млыны, а мескія асабліва.

Я думаю, што ня можа быць двух думак; буйныя млыны павінны знаходзіцца над загадам Саюзхлеба.

Па гэтым пытанні павінны выказацца Менсельпром, мясцовая гаспадарка, акрыўкамком, Саюзхлеб, саюз харчавой і працаўнікі млыноў.

А. КОНЯК.

Леобел занялоўчы дагавор з Леса-смындаматам на пастаўну ў 1928-29 г. для Украінскага рынку розных леса-матэрыялаў на агульную суму ў 9.150.000 р. Усяго будзе адгружана няля 15.000 вагонаў леса-матэрыялаў.

Месячнік дапамогі бяспрытульным

З 15-га жніўня па ўсёй БССР пачынаецца месячнік дапамогі бяспрытульным дзецям. Прэзідыум ЦВК запрашвае ўсё арганізацыйнае і грамадскае выканаўчае камітэты, гарадскім і сельскім саветам аказаць дапамогу дзіцячым камісіям і таварыству „Прыхільнік дзяцей“ пры правядзенні месячніку. Сельскія саветы сумесна з прадстаўніцкай лясцоў таварыства „Прыхільнік дзяцей“ павінны правярць становішча дзяцей, якія адданы на патрапат да сялян.

Аднаўляе сваю працу нэрвова клініка

15-га жніўня аднаўляе сваю працу стацыянар клінікі па нэрвовах хваробах, вадалечебніца і псыханэўралёгічна дыспансэр. Сьвета-лячэбніца памірава. Устаноўлены апарат для лячэння ультра-фіялетавамі праменьнямі. У стацыянары—50 ложкаў. Іншагароднія хворыя будуць прымацца ў амбуляторыі клінікі выключна праз эвака-прыёмнік.

Падрыхтоўка літоўскіх настаўнікаў

У гэтым годзе ў Менскім падрыхтоўчым закладзеца 10 літоўцаў, якія будуць падрыхтоўвацца выключна для літоўскага школа.

Усе службы будуць атрымліваць дэлежыраўную стыпендыю.

Электрыфікацыя мястэчак

Пачата работа па пабудове новых электрастанцый у м. м. Копыль, Плешчаніцы і Заслаўі, якія будуць паступова ахалляць сваім абслугоўваньнем і бліжэйшай вёскі. Станцыі будуць пущаны да 1-га студзеня 1929 г.

— Бібліятэка імя Л. Н. Талстога па ведамстве ўсіх аб'явітаў, што з 15 жніўня да 1-га верасня г. г. бібліятэка будзе зачынена з прычыны праверкі.

Просьба зараз вярнуць кніжкі.

— Ляхаўскі райком КП(б)Б паведамляе, што ў суботу 11-га жніўня г. г. а 2 з плав. гадзіне дня ў памяшканні райкому адбудзецца нарада сакратароў ячэек КП(б)Б, разам з жанарганізатарамі, з наступнай аб'вестнай дня: 1. Аб ходзе рэалізацыі 2-й пазыкі індустрыялізацыі (даклад з месц), 2. Аб перавыборах дэлегатаў.

Просьба зьявіцца сваячасова.

Ня ўсе дачы забяспечаны кіячонай вадою.

Вы ніколі ня можаце атрымаць сваячасова бялізны і ручнікоў. Справа ў тым, што бялізну адвозяць у пральні ў горад. На гэты ідзе шмат грошай. Лепш было-б пабудаваць сваю пральню, якая дала-б шмат эканоміі.

Калі скончыцца тэрмін адпачынку, дык вы павінны прынесці ў склад бялізну разам з коўдрай, апошняю пасля «дэзінфекцыі» (проста, вытраскі) на заўтра жа інавоў аварочваць на дачу. Дзе тут парадак і дзе гігіена!

Каля сталаўкі ёсць плякат: «Мыйце рукі перад ядой». Але не заўсёды ёсць вада і ручнікі. Накопт мыла зусім няма чаго думаць.

у доме адпачынку, а ноччу ў горадзе.

Культурнае абслугоўваньне таксама пакідае жадаць лепшага.

Выпісваецца 30 газет, а прачытаць іх цяжка, бо куток заўсёды зачынены. Радзь вусім ня дзейнічае. Насыценнага няма. Ініцыятыва адпачываючых не скарыстоўваецца. Наглядаўца выпадкі, што адпачынікі п'януць, гуляюць ў карты ў лесе.

Неабходна, каб Цэрабком адкрыў буфэт пры доме, бо ў ларку пры станцыі, акрамя ціва, нічога няма.

Рабочыя і служачыя патрабуюць ад дому адпачынку, каб ён дапамагаў папраўцы іх здароўя. Умовы жыцця ў доме не даюць гэтай магчымасці.

М.р-э.

Адказы рэдактар Ян. АСЬМОЎ

С. Е. Н. Ъ. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

| | |
|-----------------------------|--|
| МЕНСКІ ДЗЯРЖ. ТЭАТР | Гастролі Маскоўск. Мастацкай оперы пад кіраўніцтвам Г. М. Камісар'яўскага |
| СУБОТА 11-га ЖНІўНЯ | Пры ўдзеле Е. Багаломая, Т. Тройнай, С. Дурдукоўскага, П. Паўлоўскага, В. Шарашыдзе, В. Самалоўскага „ДЕМОН“ у 5 аб'явах, муз. Рубінштэйна |
| НЯДЗЕЛЯ 12-га ЖНІўНЯ | Пры ўдзеле К. Самізіравай, З. Нікоўскага, В. Шахрая 1. „ТРАВІАТА“ у 4-х дзеньх, муз. Вердзі 2. БАЛЕТНЫ ДЫВЕРТЫСЭМЭНТ |

Пачаткі а 8 з пал. гадз. увеч. Білеты ў касе тэатру з 12-2 і ад 5-9 гадз. увеч.

Летні тэатр і сад „Прафінтэрн“

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Субота 11-га жніўня | ЦСПСБ і ЦП саюзаў | Нядзеля 12-га жніўня |
| наладжвае 2 вечары | | |

прысьвечаныя 25-годзьдзю II-га зьезду ўсеКП(б) У САДЗЕ: кіно, фэб'рварк, 5 аркестраў музыкі.

У праграме: сьпевы, дэкламацыя, камічныя расказы, балет, беларуская капэла і хор музтэхнікуму.

Пачатак гульні а 6 гадзіне, (—) у тэатры а 9 гадзіне увеч. Уваход у сад па членскім саюзным білетам, у тэатр—па разданных па саюзах білетам.

Летні сад кіно „Культура“ Савецкая, 71

КІНО „Інтэрнацыянал“

КІНО „Чырвоная Зорка“

КІНО „ПРАЛЕТАРЫ“

АД АЎТОРКА, 7 жніўня, новы трук-прыгоднікі баявік „САРВІ-ГАЛАВА“ кіно-раман у 3-х сэр'ях

1-ая сэр'я «СРЭБНЫ ШАЛІК» у 11 част. у галоўн. ролях ЧАРЛЬЗ ХЕТЧЫСОН і ЛЮСІ ФОКС

Ад панядзелка, 6 жніўня, новы заможны фільм **„Абуджэньне жанчыны“** (ПРОБУЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ) драма у 7 частках.

Ад аўторка, 14 жніўня, новая амерыканская пастаўна Дзьве фільмы ў адзін осяно **1) „Наміла“** драма у 6 ч. **2) Сямейнае шчасьце“** амерык. намэдыя ў 6 част. Каса адчынена ад 6 г. Пач. 1-га сеансу а 7 гадз. 30 мін.

ЗВ'ЯЗДА

ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

НА КЛІШЭ

МАСТАЦКАЕ ВЬКАНАНЬНЕ РЫСУНКАУ

3 ЗАКАЗАМІ = ЗВАРОЧВАЦА у галоўную кантору газэты **„ЗВ'ЯЗДА“** МЕНСК. САВЕЦКАЯ, №63, 3-й паверх.

ПАРТРЭТЫ, ГРАВЮРЫ, ПЛЯНЫ, СХЕМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ВІТЭКІ, ЦЭНЬНІКІ, ВОІЛАДКІ, ВІНЕТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ.

Ячэйкі, фабзаўмясцкомы і зборшчыкі падпіскі ПРАВЕРЦЕ СЯБЕ, што зроблена вамі для павялічэння падпіскі на газэту **„ЗВ'ЯЗДА“**

ПАДПІСКА НА „ЖНІВЕНЬ“ ЯШЧЭ ПРАДАЎЖАЦЦА

Знойдзены мужчынскі гадзіннік Кошт публікацыі аб згубе дакуманту **50 к.** Адрас у канторы «Зв'язды».

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРІІ, КАЛЬКУЛЯЦІІ І СТАТІСТЫКІ

Продолжительность курса—8 МЕСЯЦЕВ.

Поступать на курсы можно в любой месяц года. Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетки.

ОКОНЧИШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Всекобанк, тек. счет № 682.

Подробн. условия высылаются за 2 восьмикопеечные марки. С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочным курсам.

Да ўвагі падпісчыкаў „ЗВ'ЯЗДЫ“

Ад'яжджаючы ў водпуск, у дом адпачынку ці на курорт, не забудзьцеся паведаміць у кантору газэты «ЗВ'ЯЗДА» (тэлеф. 7-81)

ВАШ НОВЫ АДРАС.

Вам будзе высялацца газэта «ЗВ'ЯЗДА» па месцы знаходжаньня ў водпуску БЯЗ УСЯКАЙ ДАПЛАТЫ

Выйшла з друку кніга „ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БССР“ у дыяграмах і табліцах. Цана 85 кап.

З заказамі просьба звяртацца ў ВСНГ БССР, пляц Волі, № 21/1, пакой № 19.

ТАРГІ НА ПРОДАЖ дзеравянага разабранага **ДОМУ**

Аглядаць матэрыял і азнаёміцца з умовамі жадаючыя могуць штодзённа ад 12 да 3 гадз. дня.

ЗНОЙДЗЕНЫ дакуманты на імя СУРЦІН М. Н. Атрымаць у канторы газ. „Зв'язда“.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

- Пасьведч. накладных пляцяжоў за № 24318, 24321 і 24333 адмін. адзель Мен. АБК. 3042
- Канспірацыйная кніжка Філіпчонак Н. К., выд. МЦРК. 3043
- Біржавыя талёны, выд. менскай біржай працы Філіпчонак Н. К. 3044
- Вайсковая кніжка, выд. Віцебск. ваяскаматам, пашпарт, выд. чалавіцкіх міліцыяў, шлюбнае пасьведчаньне, выд. чалавіцкім ЗАГС'ам, на імя Пагашова В. С. 3045
- Вайсковая кніжка Гудовіча П. І., выд. астраш.-гарадзеньскім РВК. 3046
- Вучотна-кожная кніжка Гудовіча П. І., выд. астраш.-гарадзеньскім РВК. 3047
- Лекаваа кніжка Мілановіча П. М., выд. Менстрэхкасай. 3048
- Мэтрычны выпіс Фітэрсона Г. Ю. 3049
- Машпарт Шафіра М. М., выд. менск. міліцыяў. 3050
- Канспірац. кніжка Федаровіча М. В., выд. МЦРК. 3051
- Парт. білет № 0817647 Сьвінкіна Л. С., выд. гаррайкомам КП(б)Б. 3052
- Прыпісная кніжка № 370 Красуцкага Ф. І., выд. б. слувіцкім акраваенкаматам. 3053
- Мэтрычны выпіс Зайчык М. Я., выд. Койданаўскім Загс'ам. 3054
- Мэтрычны выпіс, Наркевіча М. Ф., выд. Менскім Загсам. 3055
- Асобовая кніжка Аляксандравіча І. І., выд. аддз. кав. вэскадронам. 3056
- Пасьведчаньне Ківоўіча С. Б., выд. Мен-акрабесам. 3057
- Канспірац. кніжка Юрэвіча А., выд. МЦРК. 3058
- Канспірац. кніжка Дутко Д. І., выд. МЦРК. 3059
- Апытальны ліст Менакстрахкасы на імя Шухман Р. 3060
- Члонск. кніжка Куцмыскага Я. І., выд. саюзам РКГ. 3061
- Канспірац. кніжка МЦРК Шулькіна Ф. Г. 3062
- Канспірац. кніжка Коно А. Г., выд. МЦРК. 3063
- Канспірац. кніжка Коно В. Г., выд. МЦРК. 3064
- Члонск. кніжка № 202 Гольдберга Н. І., выд. саюзам дрэвапрадоўшчыкаў. 3065